

Польска-літоўскі канфлікт у Лізе Нацыяў

Што пастанавіла рада

ЖЭНЕВА, 8. Рада Лігі Нацыяў прыняла рэзалюцыю па польска-літоўскім пытанні. Рэзалюцыя гаворыць, што з прычыны надыходзячых польска-літоўскіх перагавораў, у працягу якіх неабходна будзе ня толькі пацвердзіць вынікі работ камісіі, але і знайсці рашэнне праблемы, суджэнне рады Лігі Нацыяў аб работах камісіі зьяўляецца заўчасным. У выпадку, калі перагаворы не прывядуць да істотных вынікаў, рада Лігі Нацыяў даручыць экспертам расьсьледваць узьнікчыя ў сувязі з польска-літоўскім канфліктам затрунненні, якія закранаюць інтарэсы трэціх бакоў.

Вальдэмарас заявіў, што ўказаньне на інтарэсы трэціх бакоў супярэчыць статусу Лігі Нацыяў, але і ён фармальна не супярэчыць супроць рэзалюцыі. Пасьля выступленьня Брыяна, які настойваў на прыняцці рэзалюцыі, яна была прынята аднагалосна.

Адначасова прынята пастанова аб тым, што на сваёй бліжэйшай сесіі рада Лігі Нацыяў азнаёміцца з стапам польска-літоўскіх перагавораў.

Вальдэмарас прапануе склікаць міжнародную канфэрэнцыю

ЖЭНЕВА, 9. Вальдэмарас у заяве прадстаўніком друку адзначыў, што адна з магчымасьцяў урэгуляваньня віленскае праблемы зьяўляецца склік міжнароднай канфэрэнцыі з удзелам СССР, Нямеччыны і інш. вялікіх дзяржаў, калі яны таго жадаюць. Далей Вальдэмарас, спыніўшыся на польска-літоўскім адносінах, заявіў:

«Хоць у Польшчы зараз і пануе больш прымірэнчых настроі, але не пазаваны яшчэ грандыёзны плян Пільсудскага злучыць Данцынгскі калідор з літоўскім і стварыць паўнезалежную Украіну. Віленя застаецца стратэгічным ключом да Коўны. Рыскі дагавор ня вырашыў пытаньня аб калідорах, якія павінны вынікнуць, бо існаваньне іх басэсноўна як з ваеннага, так і з эканамічнага пункту погляду. Нельга забыцца, што савецкая вайсковая моц перавышае польскую, ня глядзячы на саюз Польшчы з Францыяй, ролю якой у выпадку вайны нельга канчаткова прадвызначаць».

Прызначэньне польска-літоўскае канфэрэнцыі

ЖЭНЕВА, 9. Вальдэмарас і Залескі прыйшлі да згоды аб скліку пленуму польска-літоўскай канфэрэн-

цыі на 3-е лістапада ў Кёнігсбергу. Вальдэмарас на гэтых днёх выязджае ў Рым.



Пісудзкі „лечыцца“ на румынскім курорце

сярэдня-эўрапейскага Лікарню, у якім павінны прымаць удзел Польшча, Румынія, Чэха-Славакія, Аўстрыя, Юга-Славія і Італія. Румынія ў сваёй палітыцы імкнецца да таго, каб выконваліся мірныя дагаворы і захоўваліся існуючыя саюзы. Саюз з Польшчай прадстаўляе меру абароны супроць расійскай небясьпекі. Удзел Румыніі ў Малай Антанце мае мэтай захаваньне мірных дагавораў. Румынія ня мае ніякага поведу выходзіць з Малай Антанты.

Пакт Келёга мае, галоўным чынам, маральнае значэньне. Ніхто ня можа прымусіць дзяржаву, якая падпісала пакт, не вярнуць вайну, калі яна гэтае вайны жадае. Эўропа не павінна ніколі забываць, што Румынія—адзін з галоўнейшых фарпостаў эўрапейскай культуры супроць расійскай небясьпекі. Румыніі цяжка разбройвацца, паколькі Румынія павінна абараняць межы эўрапейскай культуры. Румынія зьяўляецца таксама тою сьцяною, якая абараняе ад большавізму і Венгрыю. Венгрыя павінна была-б гэта ўлічыць і адмовіцца ад сваіх надзей на рэванш».

Зрывае маску з „міратворцаў“

НЬЮ-ЁРК, 8. Лібэральна-дэмакратычная газета, якая выдаецца ў Бальтыморы „Бальтымор Сэн“, выкрываючы няшчырасьць заходня-эўрапейскіх дзяржаў у пытанні аб разброеньні, даказвае, што толькі савецкі прэнт разброеньня можа прывесці да забеспячэньня міру, і што Злучаныя Штаты павінны быць-б рашуча падтрымаць гэты прэнт. Газэта заклінае палітычных дзеячоў ПАЗШ „муна адмовіцца ад забабонаў“ і заключыць саюз з СССР.

Па Савецкім Саюзе

Выступленьне т. Бухарына на кангрэсе КІМ'у

МАСКВА, 8. Увечары 8-га верасьня на кангрэсе КІМ'у выступіў з дакладам т. Бухарын. Апладысменты дэлегатаў некалькі хвілін не даюць гаварыць яму. Тав. Бухарын зрабіў паўтарагадзінную прамову аб міжнародным становішчы і аб выніках VI кангрэсу Камінтэрну. аключныя словы т. Бухарына былі накрыты бурнымі воплескамі і пляншэем „Інтернацыяналу“. Кангрэс прыняў па даньладу т. Бухарына рэзалюцыю, у якой далучаецца паўнасьцю да рашэньняў кангрэсу Камуністычнага Інтернацыяналу і заявае леныніні Камінтэрну у сваёй непарушнай вернасьці.

Забарона гандлю гарэлкаю

НОВАСІБІРСК, 10. Новасібірскі гандлёвы аддзел пастанавіў забараніць з 1-га кастрычніка гандаль пьельным віном у крамах дэспраганьлі і транспартнай кааперацыі. У кааперацыйных крамах гандаль віном будзе абмявацца толькі ў 5 з агульнага ліку 26 крам. Сетка піўных скарачаецца з 33 да 20. Забараняецца продаж віна ў дні атрыманьня пьесі, на святах, а таксама вечарам у загічайныя дні.

180 млн. рублёў у пазыку дзяржаве

МАСКВА, 8. Па даўжэка няпоўных вестках, агульная сума пазыкі на другую пазыку індустрыялізацыі па СССР (без ТуркССР, аб якой вестак няма) складала каля 180 мільён. руб.

Пытаньню аб разброеньні прысьвяціў таксама сваю прамову польскі міністр замежных спраў Залескі, які заявіў, што ён «не падзяляе расчараваньня ў работах падрыхтоўчай камісіі да канфэрэнцыі па разброеньні, якая знайшла сваё выражэньне ў выступленьнях прадстаўнікоў Нямеччыны, Аўстрыі і Скандынаўскіх краін».

«Для забеспячэньня ўсеагульнага міру,—гаворыць Залескі,—недастарчальна сабрацца ў Жэневе і абвясціць усеагульнае разброеньне. Для

Аргэнтыва, Бразілія і Чылі не далучаюцца да пакту

НЬЮ-ЁРК, 8. Першапачатковыя паведамленьні аб тым, што аргэнтынскі сенат выказаўся на карысьць далучэньня Аргэнтывы да пакту Келёга, аказаліся няправільнымі. Наадварот, калі некаторыя сенатары выказаліся за далучэньне да пакту, сенатар Малінары, які лічыцца выказчыкам поглядаў нова-абранага прэзыдэнта Ірыгойена, рэзка выступіў супроць далучэньня да пакту, а зьяўляючы, што ён быў прапанаваны

Келёгам няшчыра, і што ўся палітыка ПАЗШ у адносінах да Латынскай Амэрыкі, у прыватнасьці—інтэрвэнцыі ПАЗШ у Нікарагуа—стаіць у супярэчнасьці да пакту. У палітычных колах ПАЗШ адзначаюць, што такім чынам да пакту Келёга покуль не далучыліся тры буйнейшыя паўднёва-амэрыканскія дзяржавы—Аргэнтыва, Бразілія і Чылі.

Адiaz Лёўдона на ноту т. Літвінава

МАСКВА, 10. Старшыня дэлегатыі СССР у падрыхтоўчай камісіі да канфэрэнцыі па разброеньні т. Літвінаў атрымаў адказ старшыні падрыхтоўчай камісіі Лёўдона на ліст, у якім т. Літвінаў пытаўся пра прычыны наскліку падрыхтоўчай камісіі ў працягу 5 месяцаў, а таксама, калі камісія будзе склікана.

Лёўдон паведамляе, што ня склікаў новай сесіі падрыхтоўчай камісіі да пленуму Лігі Нацыяў, бо быў пераконаны, што да пленуму гэтая сесія ня дасьць пажаданых вынікаў. Зараз, пасьля пленуму Лігі Нацыяў, ён зможа вызначыць тэрмін скліку наступнай сесіі падрыхтоўчай камісіі.

Ад'езд часткі дэлегатаў кангрэсу Камінтэрну

ЛЕНІНГРАД. Частна дэлегатаў кангрэсу Камінтэрну выехала за граніцу. На ўзбярэжнай сабраліся дэлегаты фабрык, заводаў і плянэронія атрады. Адыўся мітынг. З разьвітаньнямі прывітаньнямі выступілі т. т. Каўшэн і Цыммер. Ахрыпшы ад шматлікіх выступленьняў т. Каўшэн казаў у прывітаньным слове, што ён у Ленінградзе панідае ня толькі овой голас, але і сэрца. А 7-й гадзіне увечары параход «Прэйсон» з замежнымі таварышамі вышаў з Ленінграду.

Верх галавацтва

УЛАДЗІМІР, 9. На агульным сходзе рабочых заводу „Кооперн“ з дакладаў праўленьня і рэвізійнай камісіі емьстэпмлася вялікая беззападарчасьць у вядзеньні спраў заводу. Паміж іншым, праўленьне на вроні, якія былі асмысланы на вытворчых выдаткі, набыла запас канцылярскія прыладаў на 200 год. Адпаведнымі органамі праўленьне заводу цяжка зьмяшчана.

Назначэньне т. Л. Б. Каменева

МАСКВА, 8. Загадам па прэзыдыуме ВСНГ СССР т. Л. Б. Каменеву назапчаодна старшынёй калегіі НТУ ВСНГ СССР. Тав. Сьвярдлоў назначаецца намесьнікам старшыні калегіі НТУ.

На 6-гадзінны рабочы дзень

СТАЛІН, 10. Самая буйная капальня № 1 Шчэгоўскага рудакіраўніцтва перайшла на 6-гадзінны рабочы дзень.

дэмакратычнае пэнісіскага аддзяленьня Дольбанку, праінтэрасаца.

У Зах. Беларусі

Масавыя арышты на паграніччы

У ноч на 5-е верасьня польскія пагранічнікі зрабілі масавыя вышкі ў хижароў прыгранічных раёнаў на польска-савецкай граніцы. Арыштавана 54 чалавекі, сарод якіх 14 навадозрамых у прыліжнасьці да камунізму.

Зьбастоўка на гуце

27-га жніўня пачалася зьбастоўка на польскай гуде ў Бросьне. Рабочыя дамагаюцца павышэньня ўмоў працы.

Канфіскацыя адоўзы бундаўцаў

Віленскае мэставае староства сканіфіскавала адоўзы бундаўскага саюзу моладзі „Кукуфт“.

Зьбастоўка

У віленскіх фінансавых крамах пачалася зьбастоўка. Бастуючыя трыбуюць 30 проц. надбавкі да зарплаты.

У панскай Польшчы катаржны прысуд у Львове

У Львове пасьля двухдзённага разгляду справы засуджаны за пашырэньне камуністычных адоўзяў: адзін—на 5 гадоў катаргі, адзін на 8 месяцаў, двое—на 10 месяцаў. Адна абвінавачанная апраўдана.

Паветраная катастрофа пад маладэчнам

7-га верасьня каля Маладэчна разьбіў польскі вайсковы самалёт тыпу Спях 3-ва вяспраўнасьці рухавіка самалёт упяў у вышынні некалькі дзесяткаў мэтраў. Лётнік цяжка паранены, ваглідчык—моцна кантузаны.

ля надвор'я і ў вятным выпадку чакаецца прылет Ужгоўскага.

У Літве

Далучэньне літвы да пакту Келёга

Літоўскі пасол у Берліне Сідзікаўскас перадаў амэрыканскаму паслу ноту літоўскага ўраду аб далучэньні Літвы да пакту Келёга.

Новыя арышты

Рыская газета „Дзінакас Зінас“ паведамляе, што ў Літве праведзены новыя масавыя арышты прыліжнай Плячкайціса. У Марыямпалі, Жакаж і Валкаешыках знойдзена аружжа і перапіска з Плячкайцісам. Таксама зроблены арышты ў Тыльмаж, Расіенаж, Таўроене і Верблаве.

Палёгка абшарнікам

„Літвуос Аідас“ зьявіліца артыкул аб правядзеньні вялікіх рэформаў ў Літве. Артыкул гэты, дзеля аб'явіцэзнага становішча „Л. А.“, мае значную цікавасьць. „Літ. Аід.“ даводзіць, што абшарнікам, які добра сьледуць існадарку, трэба пакідаць ня 80 гектараў, як належыць па сучасным законе, а 150.

Паліцыя зьбівае рабочых

4-га верасьня ў 3 гадзіны дня рабочыя, занятыя пры працы на чыгуны ў Расіенаж, надыйшлі да дыркіні з трыбаваньнем выплаты забойскае зарплаты. Дырктар аб'явіў выплаціць 6-га верасьня, а тым часам выклікаў паліцыю. Паліцыя спачатку стрэліла ўверх, а потым у рабочых, забіўшы аднаго і раніўшы 8. Спрод паліцыйскія і ранены цяжка і 7 літка.

Голад у Бэсарабіі

ВЕНА, 7. У Кішыньве адбылася канфэрэнцыя ўсіх бэсарабскіх прэфэнтаў. Канфэрэнцыя прайшла сакрэтна. Канфэрэнцыя наантатавала, што насельніцтва акруг Бэндэр, Кагул і Ізмаіла галадуе. Пастаноўлена паслаць харч.

Белы тэрор

30 год турмы

РЫМ, 8. У спецыяльным трыбунале слухалася справа бацькі, брата і дэтка Літве Дэмбоні, які зрабіў замах на Мусаліні ў кастрычніку 1926 году і быў разарваны фашыстамі натоўнам зарэзжа пасьля замаху. Падсудныя абвінавачаны ва ўдзеле ў надрыхтоўцы замаху. Брат Дэмбоні апраўданы, а бацька і дэтка прыгавораны да 30 год турма-нага зьняволеньня.

Да працэсу Стэфанав

ВЕНА, 4. Перадаюць, што працэс Стэфанав у другой інстанцыі, нааначаны на 17 жніўня, перанесены на 24 верасьня. Стэфалаў і прысуджаны да двух год зьняволеньня Арадзі спынілі галадоўку, бо пад не ўплывам турэмнае начальства распарадзілася вынаць з іх мацугі і дазволіла двухгадзінную пагулянку штодзённа на турэмным дварэ.

Вызваленьне арыштваных македонцаў

ВЕНА, 7. Як паведамляюць з Сафіі (Баўгарыя), улады вымушаны былі вызваліць большую частку македонцаў, арыштваных пад пацёскам пасланьнікаў вялікіх дзяржаў. Урад Ляпчавы, відаць, ня ў сілах выступіць супроць македонцаў, не падпадаючы пагрозе быць скінутым шляхам пугчы.

Варацьба паміж прыхільнікамі македонскіх груп Пратагерава і Міхайлава перайшла ўжо ад тэрарыстычных актаў у сапраўдныя бойкі. Прыхільнікі Пратагерава два разы прабавалі аўладаць далінай Мэсты, аднак былі адбіты. Спробы прэм'ера Ляпчавы прымірыць групы ня мелі посьпеху. Становішча адоньваецца, як да крайнасьці напруджанае.

Рознае

РЫМ. Вядомы італьянскі аўтамабільны іончык Мазэрці, які ехаў з ауткасыю 200 км. у гадзіну, урэзаўся ў натоўн. У выніку аўтамабільнай катастрофы забіта 19 чалав., у тым ліку і сам Мазэрці. 26 чалав. паранена, з іх некалькі вельмі цяжка.

ОСЛА. Уся сталічная і правінцыяльная прэса друкуе артыкулы, прысьвечаныя стагодзьдзю з дня нараджэньня Льва Талстога.

ЛЕНДАН. Тры ангельскія дэбні правазі блэ везаме. Мяркуюцца, што яны завінулі на гідра-самалёце, што ўшаў у Нямецкае мора.

АНГОРА. Пасьлявыліку ПАЗШ перадава турэцкая нота аб далучэньні Турцыі да пакту Келёга.

Пленум ЦК КП(б)Б

Перша пасяджэньне пленуму 8 верасня было прысьвечана заслухоўваньню даклада т. Кнорына аб задачах партыйнай работы на бліжэйшым перыяд (даклад будзе прыведзены ў наступным нумары).

На ранішнім пасяджэньні 9 верасня распачаліся спрэчкі

на даклад т. Кнорына і занялі ўсё ранішняе і вечэрняе пасяджэньні гэтага дня.

На ранішнім пасяджэньні 10 верасня працягваліся спрэчкі. На даклад выказалася каля 40 чалавек. На гэтым жа пасяджэньні было заслухана заключнае слова тав. Кнорына.

Для выпрацоўкі рэзалюцыі на даклад абрана камісія з наступных 19 т. т.: Кнорына, Ткачова, Зайцавай, Белуга, Астапан, Вапнярскага, Бэйліна, Каліна, Рыжова, Галадзеда, Малаковіча, Бала, Славінскага, Аронштама, Чарвякова, Васілевіча, Элькінда і Стасевіча.

Менскі пралетарыят дэманструе сваю адданасьць партыі

Учора рабочыя „Большавіка“ і „Эльводу“, чыгункі і іншых прадпрыемстваў віталі пленум ЦК КП(б)Б

Учора ўвечар перад будынкам ЦК КП(б)Б сабралася каля дзвюх тысяч менскіх рабочых, прыйшоўшых вітаць пленум Цэнтральнага Камітэту. Першымі прыходзяць рабочыя 2-й друкарні і Эльводу. Адна за другой, з абодвух бакоў вуліцы, прыбываюць усё новыя арганізацыі.

Толькі што, — гаворыць з балюна тав. Кнорын, — пленум ЦК адзначае, што актыўнасьць рабочай клясы ўзрастае, што саюз рабочых з сялянствам умацаўся. Гэта дае нам упэўненасьць у тым, што мы разам з усёй масай пралетарыяту даб'ёмся канчатковай перамогі. Самарытка дапамагла нам пазбавіцца ад рэду сур'ёзных недахопаў у нашай будаўнічай працы. Далейшая задача заключаецца ў тым, каб яшчэ шырэй разгарнуць самарытку, арганізаваць масы для гэтай самарыткі, бо для канчатковага зьнішчэньня нашых недахопаў іншага шляху няма... Мы на пленуме абмяркоўваем і пытаньні міжнароднай палітыкі, мы аддаем ім выключную ўвагу тут, на рубяжы двух сьветаў.

— Ня глядзячы ні на якія перашкоды мы пабудуем сацыялізм. Але адначасова мы гатовы да вайны... Хай азьвярзлы польскі фашызм закрывае беларускія школы, думшыце рабоча-сялянскі рэвалюцыйны рух... Блізкі той час, калі і над Заходняй Беларусью ўзыйдзе зраі — гэта гаворыць рабочы «Большавіку» тав. Шафановіч.

Толькі што, — гаворыць з балюна тав. Кнорын, — пленум ЦК адзначае, што актыўнасьць рабочай клясы ўзрастае, што саюз рабочых з сялянствам умацаўся. Гэта дае нам упэўненасьць у тым, што мы разам з усёй масай пралетарыяту даб'ёмся канчатковай перамогі. Самарытка дапамагла нам пазбавіцца ад рэду сур'ёзных недахопаў у нашай будаўнічай працы. Далейшая задача заключаецца ў тым, каб яшчэ шырэй разгарнуць самарытку, арганізаваць масы для гэтай самарыткі, бо для канчатковага зьнішчэньня нашых недахопаў іншага шляху няма... Мы на пленуме абмяркоўваем і пытаньні міжнароднай палітыкі, мы аддаем ім выключную ўвагу тут, на рубяжы двух сьветаў.

— Я магу вам перадаць, дарагія таварышы, што рабочыя нашых майстэрняў пасьпяхова выканалі заданьне па 2-й пазыцы індустрыялізацыі. Мы ўпэўнены, што ўсе рабочыя калектывы Менску пасьледуюць гэтай прыкладу. Няхай жыць сацыялістычнае будаўніцтва, няхай жыць наша перамога!

З натоўпу выбіраюцца адзін за другім людзі, узязаюць на аўтамобіль — трыбуны і, падняўшы галаву, гавораць нароткія гарачыя прамовы. Рабочыя Менску вітаюць пленум ЦК — «галаву рабочай клясы», свайго «адзінага вернага кіраўніка».

— Ня глядзячы ні на якія перашкоды мы пабудуем сацыялізм. Але адначасова мы гатовы да вайны... Хай азьвярзлы польскі фашызм закрывае беларускія школы, думшыце рабоча-сялянскі рэвалюцыйны рух... Блізкі той час, калі і над Заходняй Беларусью ўзыйдзе зраі — гэта гаворыць рабочы «Большавіку» тав. Шафановіч.

— Тав. што мы разгарнулі самарытку, што мы не баімся прызнаваць нашы недахопы — вярнейшая гарантыя нашай далейшай перамогі. Рабочыя масы дапамогуць сваёй партыі выкрываць усё дрэннае, што ў нас ёсьць, і правільна рухаць наперад сацыялістычнае будаўніцтва.

— Чыгуначнікі менскага вузла, — гаворыць тав. Шабалінскі, — запэўняюць ЦК, што яны заўсёды будуць з ім, што яны ўпаўне давяраюць яму... Вядзі нас наперад да новае перамогі!

— Я магу вам перадаць, дарагія таварышы, што рабочыя нашых майстэрняў пасьпяхова выканалі заданьне па 2-й пазыцы індустрыялізацыі. Мы ўпэўнены, што ўсе рабочыя калектывы Менску пасьледуюць гэтай прыкладу. Няхай жыць сацыялістычнае будаўніцтва, няхай жыць наша перамога!

З натоўпу выбіраюцца адзін за другім людзі, узязаюць на аўтамобіль — трыбуны і, падняўшы галаву, гавораць нароткія гарачыя прамовы. Рабочыя Менску вітаюць пленум ЦК — «галаву рабочай клясы», свайго «адзінага вернага кіраўніка».

— Тав. што мы разгарнулі самарытку, што мы не баімся прызнаваць нашы недахопы — вярнейшая гарантыя нашай далейшай перамогі. Рабочыя масы дапамогуць сваёй партыі выкрываць усё дрэннае, што ў нас ёсьць, і правільна рухаць наперад сацыялістычнае будаўніцтва.

— Чыгуначнікі менскага вузла, — гаворыць тав. Шабалінскі, — запэўняюць ЦК, што яны заўсёды будуць з ім, што яны ўпаўне давяраюць яму... Вядзі нас наперад да новае перамогі!

— Тав. што мы разгарнулі самарытку, што мы не баімся прызнаваць нашы недахопы — вярнейшая гарантыя нашай далейшай перамогі. Рабочыя масы дапамогуць сваёй партыі выкрываць усё дрэннае, што ў нас ёсьць, і правільна рухаць наперад сацыялістычнае будаўніцтва.

— Чыгуначнікі менскага вузла, — гаворыць тав. Шабалінскі, — запэўняюць ЦК, што яны заўсёды будуць з ім, што яны ўпаўне давяраюць яму... Вядзі нас наперад да новае перамогі!

— Тав. што мы разгарнулі самарытку, што мы не баімся прызнаваць нашы недахопы — вярнейшая гарантыя нашай далейшай перамогі. Рабочыя масы дапамогуць сваёй партыі выкрываць усё дрэннае, што ў нас ёсьць, і правільна рухаць наперад сацыялістычнае будаўніцтва.

— Чыгуначнікі менскага вузла, — гаворыць тав. Шабалінскі, — запэўняюць ЦК, што яны заўсёды будуць з ім, што яны ўпаўне давяраюць яму... Вядзі нас наперад да новае перамогі!

— Тав. што мы разгарнулі самарытку, што мы не баімся прызнаваць нашы недахопы — вярнейшая гарантыя нашай далейшай перамогі. Рабочыя масы дапамогуць сваёй партыі выкрываць усё дрэннае, што ў нас ёсьць, і правільна рухаць наперад сацыялістычнае будаўніцтва.

— Чыгуначнікі менскага вузла, — гаворыць тав. Шабалінскі, — запэўняюць ЦК, што яны заўсёды будуць з ім, што яны ўпаўне давяраюць яму... Вядзі нас наперад да новае перамогі!

Парт'ячэйкі не кіравалі працай КСУ

На апошнім сходзе партарганізацыі раёну, які нядаўна адбыўся, заслухоўвалася два даклады: 1) аб паставах літвенскага пленуму ЦК УсеКП(б) і 2) даклад фракцыі раённага камітэту сялянскае ўзаемадапамогі аб працы апошняга.

Па першаму дакладу шмат таварышоў, якія выступалі ў спрэчках, спыніліся на прычынах слабых хлебазагатоўкаў. Яны падкрэсьлілі, што для ўзмацненьня апошніх неабходна стварыць грашовы фонд пры кааперацыі, больш аддаць увагі пры землярэформаваньні — стварэньню калгасаў, саўгасаў і сельска-гаспадарчых арцеляў. А ічэйкам партыі фальш і лепш дапамагачь справе хлебазагатоўкаў. На гэтым дакладу была прынята пастава, якая поўнасьцю ўваляе паставы пленуму.

Пасьля быў заслуханы даклад фракцыі КСУ аб працы апошняга. Праца КСУ пастаўлена кепска, нават горш, як яна стаяла ў мінулым годзе. Кіраўніцтва сельскімі камітэтамі, якіх у раёне налічвалася 21, з боку раённага КСУ было вельмі слабое. За 6-7 месяцаў працы абследавана толькі 5 сельскіх камітэтаў. Зьменьны фонд пры КСУ налічвае ў сябе больш, як 70 дзесяцін, а засеена толькі каля 17 дзесяцін, рэшта зямлі пустуе.

У вясеньна-пасейную кампанію КСУ ня было нічога зроблена па арганізацыі працоўных дружын для дапамогі бядняцкім і чырвонаармейскім гаспадаркам, якія маюць у гэтым неабходную патрэбу. Дапамога па раёне была аказана ўсяго 6 гаспадаркам. Праца ў сельскімі

Упаўнаважанымі не праводзілася. У сельскіх КСУ працуюць толькі старшыні, а іншыя члены бяздзейнічаюць.

Падліку бядняцкіх па раёне няма. КСУ слаба ўдзельнічалі і ў кааперацыйнай бядняцкай працы, адлучаны кааперацыйны для гэтай мэты. Запавычанысьць на членскае ўносае вялікая: сабрана ад часу перавыбару ўсяго толькі 36 руб. КСУ ніякіх мер ня прымае для зьбіраньня членскіх уносаў і разданай па ачыткі.

З усіх камітэтаў раёну сьлятак працуюць толькі 10.

З гэтага ўсяго відаць, што партыйныя ічэйкі не кіравалі гэтым важнейшым вучасткам працы, не дапамагалі ў працы важнейшых арганізацый вёскі.

М. Длабыншэвіч

ХЛЕБАЗАГАТОЎКІ НА БЕЛАРУСІ

Паступіўшыя весткі аб пачатку хлебазагатоўкаў упаўне спрыяючыя

Кааперацыйны актыў дапамагае кааперацыйным арганізацыям заганяць хлеб

ХЛЕБАЗАГАТОЎКІ Ў ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

ПЛЯН ХЛЕБАЗАГАТОВАК ПАВІНЕН БЫЦЬ ВЫКАНАНЫ

Літвенскі пленум ЦК УсеКП(б), разгледзеўшы пытаньне аб хлебазагатоўках у сувязі з агульным гаспадарчым становішчам краіны, даў дакладныя канкрэтныя дырэктывы для бягучай кампаніі. На аснове гэтых дырэктыў мы ў БССР ужо прыступілі да правядзеньня хлебазагатоўкаў.

Уступаючы ў новую хлебазагатоўчую кампанію па БССР, мы павінны ў моцнай ступені лічыцца з асобнымі ўмовамі ўраджая гэтага году па Саюзе. Справа ў тым, што галоўная маса хлебных культур у гэтым годзе будзе сабрана ў Сібіры, Казакстане, Урале і якраз на Украіне і Паўночным Каўказе, якія ў мінулым забясьпечвалі Беларусь хлебам, збор хлеба ў гэтым годзе будзе некалькі меншы.

Уставаючы ў новую хлебазагатоўчую кампанію па БССР, мы павінны ў моцнай ступені лічыцца з асобнымі ўмовамі ўраджая гэтага году па Саюзе. Справа ў тым, што галоўная маса хлебных культур у гэтым годзе будзе сабрана ў Сібіры, Казакстане, Урале і якраз на Украіне і Паўночным Каўказе, якія ў мінулым забясьпечвалі Беларусь хлебам, збор хлеба ў гэтым годзе будзе некалькі меншы.

Асабліва вялікая задача ўскладзецца ў гэтым годзе на кааперацыю, і да ўдзелу ў гэтай рабоце трэба будзе прыцягнуць кааперацыйны актыў. У гэтых адносінах мы ўжо маем спрыяючыя сымптомы — ва многіх раёнах, як нам наведана, кааперацыйны актыў, не чакаючы напамінаньняў, у парадку ўласнай ініцыятывы эаэргічна дапамагае кааперацыйным арганізацыям пераімаць хлеб ад сялян.

Калі ў мінулым годзе ўся ўвага была зьвернута на завод хлеба 3-га межаў Беларусі, дык у гэтым годзе мы павінны выкарыстаць усе магчымасьці ў адносінах унутраных загатоўкаў. Плян хлебазагатоўкаў, які зацьверджаны СНК БССР, прадугледжвае даўжэ крыніцы мясцовых паступленьняў. 2 міль. пудоў павінны быць загатоўлены шляхам абхому сялянскага хлеба, які паступае на рынак, і лішкаў саўгасаў і калгасаў. І 2 мільёны пуд. павінны даць памольны збор, які ўведзены ў гэтым годзе.

Калі ў мінулым годзе ўся ўвага была зьвернута на завод хлеба 3-га межаў Беларусі, дык у гэтым годзе мы павінны выкарыстаць усе магчымасьці ў адносінах унутраных загатоўкаў. Плян хлебазагатоўкаў, які зацьверджаны СНК БССР, прадугледжвае даўжэ крыніцы мясцовых паступленьняў. 2 міль. пудоў павінны быць загатоўлены шляхам абхому сялянскага хлеба, які паступае на рынак, і лішкаў саўгасаў і калгасаў. І 2 мільёны пуд. павінны даць памольны збор, які ўведзены ў гэтым годзе.

Калі ў мінулым годзе ўся ўвага была зьвернута на завод хлеба 3-га межаў Беларусі, дык у гэтым годзе мы павінны выкарыстаць усе магчымасьці ў адносінах унутраных загатоўкаў. Плян хлебазагатоўкаў, які зацьверджаны СНК БССР, прадугледжвае даўжэ крыніцы мясцовых паступленьняў. 2 міль. пудоў павінны быць загатоўлены шляхам абхому сялянскага хлеба, які паступае на рынак, і лішкаў саўгасаў і калгасаў. І 2 мільёны пуд. павінны даць памольны збор, які ўведзены ў гэтым годзе.

Калі ў мінулым годзе ўся ўвага была зьвернута на завод хлеба 3-га межаў Беларусі, дык у гэтым годзе мы павінны выкарыстаць усе магчымасьці ў адносінах унутраных загатоўкаў. Плян хлебазагатоўкаў, які зацьверджаны СНК БССР, прадугледжвае даўжэ крыніцы мясцовых паступленьняў. 2 міль. пудоў павінны быць загатоўлены шляхам абхому сялянскага хлеба, які паступае на рынак, і лішкаў саўгасаў і калгасаў. І 2 мільёны пуд. павінны даць памольны збор, які ўведзены ў гэтым годзе.

Гэтыя лічбы, якія складзены на аснове рэальных даных і практыкі мінулага году, не зьяўляюцца перавылічанымі. Плян павінен і можа быць выкананы.

Калі да вайны ў Беларусь завозілі 10 мільёнаў пудоў хлеба, то ў апошнія гады колькасць завозага да нас хлеба павялічылася ў два разы. Чаму ў такой ступені павялічыўся завоз хлеба ў Беларусь? Тут, галоўным чынам, мае свой уплыў усё ўзрастаючае спажываньне хлеба, асабліва ішанічнага, і рост патрэб у харчовых прычынах павялічэньня жыццёлагадулі.

Калі да вайны ў Беларусь завозілі 10 мільёнаў пудоў хлеба, то ў апошнія гады колькасць завозага да нас хлеба павялічылася ў два разы. Чаму ў такой ступені павялічыўся завоз хлеба ў Беларусь? Тут, галоўным чынам, мае свой уплыў усё ўзрастаючае спажываньне хлеба, асабліва ішанічнага, і рост патрэб у харчовых прычынах павялічэньня жыццёлагадулі.

Калі да вайны ў Беларусь завозілі 10 мільёнаў пудоў хлеба, то ў апошнія гады колькасць завозага да нас хлеба павялічылася ў два разы. Чаму ў такой ступені павялічыўся завоз хлеба ў Беларусь? Тут, галоўным чынам, мае свой уплыў усё ўзрастаючае спажываньне хлеба, асабліва ішанічнага, і рост патрэб у харчовых прычынах павялічэньня жыццёлагадулі.

Гатовы актыўна дапамагаць

Агульна-гарадзкая менская канфэрэнцыя работніц, жонак рабочых, слугачых і саматужніц шле пленуму оваб гарачае шчырае прывітаньне і памаданьні пладатворнае працы.

Пленум ЦК адкрыўся на дзв'я гадзіны раней нашай канфэрэнцыі. Пленум вырашае пытаньні, якія непасрэдна зьвязаны з запатрабаваньнямі шырокіх працоўных мас.

Канфэрэнцыя работніц, жонак рабочых, слугачых і саматужніц залюле пленуму аб оваб гатунасьці актыўна дапамагачь правядзеньню рашэньняў пленуму ў жыцьці.

Папершае, трэба адзначыць, што ў гэтыя лічбы ўваходзіць таксама паступленьне ад памольнага збору. Даных аб тым, якое месца ў гэтых лічбах займае памольны збор, у нас яшчэ няма. Прынамсі ў Вабруйшчыне з агульнай сумы хлебазагатоўкаў у 54.000 пуд. на памольны збор падае 38.000 пуд.

Далейшы ход загатоўкаў залежыць ад пералому ў настроі саміх хлебазагатоўчых арганізацый, вынікаў правэркі іх апарату і ступені іх падрыхтаванасьці.

Рэальнасьць хлебазагатоўчых плянаў пацьвярджаецца заключэньнямі месці, якія ня толькі не разыходзяцца з заданьнямі Наркамгандлю, але ў некаторых выпадках іх перавышваюць. Так, Вабруйскі акргандаль наведваў, што заданьні, якія даны Вабруйскай акрузе, перапаменшаны ў параўнаньні з тымі магчымасьцямі, якія чакаюцца ў акрузе.

Недахоны ў сродках у гэту кампанію ня будзе. Па заявах хлебазагатоўчых, месці забясьпечаны тарай, вагамі, спрабавальнымі прыбрамі і інш.

Далей аб пачатку кампаніі...

Папершае, трэба адзначыць, што ў гэтыя лічбы ўваходзіць таксама паступленьне ад памольнага збору. Даных аб тым, якое месца ў гэтых лічбах займае памольны збор, у нас яшчэ няма. Прынамсі ў Вабруйшчыне з агульнай сумы хлебазагатоўкаў у 54.000 пуд. на памольны збор падае 38.000 пуд.

Далейшы ход загатоўкаў залежыць ад пералому ў настроі саміх хлебазагатоўчых арганізацый, вынікаў правэркі іх апарату і ступені іх падрыхтаванасьці.

Рэальнасьць хлебазагатоўчых плянаў пацьвярджаецца заключэньнямі месці, якія ня толькі не разыходзяцца з заданьнямі Наркамгандлю, але ў некаторых выпадках іх перавышваюць. Так, Вабруйскі акргандаль наведваў, што заданьні, якія даны Вабруйскай акрузе, перапаменшаны ў параўнаньні з тымі магчымасьцямі, якія чакаюцца ў акрузе.

Недахоны ў сродках у гэту кампанію ня будзе. Па заявах хлебазагатоўчых, месці забясьпечаны тарай, вагамі, спрабавальнымі прыбрамі і інш.

Далей аб пачатку кампаніі...

Папершае, трэба адзначыць, што ў гэтыя лічбы ўваходзіць таксама паступленьне ад памольнага збору. Даных аб тым, якое месца ў гэтых лічбах займае памольны збор, у нас яшчэ няма. Прынамсі ў Вабруйшчыне з агульнай сумы хлебазагатоўкаў у 54.000 пуд. на памольны збор падае 38.000 пуд.

Далейшы ход загатоўкаў залежыць ад пералому ў настроі саміх хлебазагатоўчых арганізацый, вынікаў правэркі іх апарату і ступені іх падрыхтаванасьці.

Рэальнасьць хлебазагатоўчых плянаў пацьвярджаецца заключэньнямі месці, якія ня толькі не разыходзяцца з заданьнямі Наркамгандлю, але ў некаторых выпадках іх перавышваюць. Так, Вабруйскі акргандаль наведваў, што заданьні, якія даны Вабруйскай акрузе, перапаменшаны ў параўнаньні з тымі магчымасьцямі, якія чакаюцца ў акрузе.

Недахоны ў сродках у гэту кампанію ня будзе. Па заявах хлебазагатоўчых, месці забясьпечаны тарай, вагамі, спрабавальнымі прыбрамі і інш.

Далей аб пачатку кампаніі...

ЗАГАТОВАЎКІ НА СЛУЧЧЫНЕ

Тэмп загатоўкаў на Случчыне ўзмацняецца. Асабліва паспяхова праходзяць хлебазагатоўкі па спажывецкай кааперацыі, якая добра падрыхтавалася да гэтай кампаніі. Адзаяленьнем Белкаапсаюзу ўжо загатоўлена 12.000 пудоў. ГОРПО за апошнія дні верасня месяца заганяўся ў кірмашовыя дні ад 400 да 800 пудоў. Усім загатоўчымі камі Случчыны ўжо загатоўлена звыш 20.000 пудоў збожжа розных культур.

Сярод агульнага здавальняючага ходу загатоўкаў маецца шмат недахопаў у працы сельска-гаспадарчай кааперацыі: па нізавой сетцы ня створана належнага пералому ў адносінах да хлебазагатоўкаў, прыёмка збожжа праводзіцца без падрыхтаванай увагі; у выніку гэтых падрыхтаваных адносін — сельска-гаспадарчай кааперацыйнай раёну загатоўлена

Тэмп загатоўкаў на Случчыне ўзмацняецца. Асабліва паспяхова праходзяць хлебазагатоўкі па спажывецкай кааперацыі, якая добра падрыхтавалася да гэтай кампаніі. Адзаяленьнем Белкаапсаюзу ўжо загатоўлена 12.000 пудоў. ГОРПО за апошнія дні верасня месяца заганяўся ў кірмашовыя дні ад 400 да 800 пудоў. Усім загатоўчымі камі Случчыны ўжо загатоўлена звыш 20.000 пудоў збожжа розных культур.

Сярод агульнага здавальняючага ходу загатоўкаў маецца шмат недахопаў у працы сельска-гаспадарчай кааперацыі: па нізавой сетцы ня створана належнага пералому ў адносінах да хлебазагатоўкаў, прыёмка збожжа праводзіцца без падрыхтаванай увагі; у выніку гэтых падрыхтаваных адносін — сельска-гаспадарчай кааперацыйнай раёну загатоўлена

Тэмп загатоўкаў на Случчыне ўзмацняецца. Асабліва паспяхова праходзяць хлебазагатоўкі па спажывецкай кааперацыі, якая добра падрыхтавалася да гэтай кампаніі. Адзаяленьнем Белкаапсаюзу ўжо загатоўлена 12.000 пудоў. ГОРПО за апошнія дні верасня месяца заганяўся ў кірмашовыя дні ад 400 да 800 пудоў. Усім загатоўчымі камі Случчыны ўжо загатоўлена звыш 20.000 пудоў збожжа розных культур.

Сярод агульнага здавальняючага ходу загатоўкаў маецца шмат недахопаў у працы сельска-гаспадарчай кааперацыі: па нізавой сетцы ня створана належнага пералому ў адносінах да хлебазагатоўкаў, прыёмка збожжа праводзіцца без падрыхтаванай увагі; у выніку гэтых падрыхтаваных адносін — сельска-гаспадарчай кааперацыйнай раёну загатоўлена

Тэмп загатоўкаў на Случчыне ўзмацняецца. Асабліва паспяхова праходзяць хлебазагатоўкі па спажывецкай кааперацыі, якая добра падрыхтавалася да гэтай кампаніі. Адзаяленьнем Белкаапсаюзу ўжо загатоўлена 12.000 пудоў. ГОРПО за апошнія дні верасня месяца заганяўся ў кірмашовыя дні ад 400 да 800 пудоў. Усім загатоўчымі камі Случчыны ўжо загатоўлена звыш 20.000 пудоў збожжа розных культур.

Сярод агульнага здавальняючага ходу загатоўкаў маецца шмат недахопаў у працы сельска-гаспадарчай кааперацыі: па нізавой сетцы ня створана належнага пералому ў адносінах да хлебазагатоўкаў, прыёмка збожжа праводзіцца без падрыхтаванай увагі; у выніку гэтых падрыхтаваных адносін — сельска-гаспадарчай кааперацыйнай раёну загатоўлена

Недахомам зьяўляецца і тое, што лічце не дасягнута патрабнай ўважлівасьці ў працы Саюзхлеба і кааперацыйных арганізацый. З боку Саюзхлеба адсутнічае кантроль за працай загатоўчых пунктаў. Да 15 верасня саўгасы тэрыторыі 6 Случчыны павінны здаць Случчаму аддзяленьню Саюзхлеба 50 проц. сваёй збожжавай прадукцыі. Але, ня глядзячы на тое, што большасьць саўгасаў запанчвае маляцьбу, збожжа ад іх яшчэ на пачало паступаць.

Саюзхлеб да гэтага часу на прыняў ніякіх мер да таго, каб пачаць паступаць ад саўгасаў збожжавы прадукцыя. З боку Саюзхлеба адсутнічае жывая сувяз і кантроль за дзейнасьцю саўгасаў у галіне падрыхтоўкі імі збожжа да здачы.

Недахомам зьяўляецца і тое, што лічце не дасягнута патрабнай ўважлівасьці ў працы Саюзхлеба і кааперацыйных арганізацый. З боку Саюзхлеба адсутнічае кантроль за працай загатоўчых пунктаў. Да 15 верасня саўгасы тэрыторыі 6 Случчыны павінны здаць Случчаму аддзяленьню Саюзхлеба 50 проц. сваёй збожжавай прадукцыі. Але, ня глядзячы на тое, што большасьць саўгасаў запанчвае маляцьбу, збожжа ад іх яшчэ на пачало паступаць.

Саюзхлеб да гэтага часу на прыняў ніякіх мер да таго, каб пачаць паступаць ад саўгасаў збожжавы прадукцыя. З боку Саюзхлеба адсутнічае жывая сувяз і кантроль за дзейнасьцю саўгасаў у галіне падрыхтоўкі імі збожжа да здачы.

Недахомам зьяўляецца і тое, што лічце не дасягнута патрабнай ўважлівасьці ў працы Саюзхлеба і кааперацыйных арганізацый. З боку Саюзхлеба адсутнічае кантроль за працай загатоўчых пунктаў. Да 15 верасня саўгасы тэрыторыі 6 Случчыны павінны здаць Случчаму аддзяленьню Саюзхлеба 50 проц. сваёй збожжавай прадукцыі. Але, ня глядзячы на тое, што большасьць саўгасаў запанчвае маляцьбу, збожжа ад іх яшчэ на пачало паступаць.

Саюзхлеб да гэтага часу на прыняў ніякіх мер да таго, каб пачаць паступаць ад саўгасаў збожжавы прадукцыя. З боку Саюзхлеба адсутнічае жывая сувяз і кантроль за дзейнасьцю саўгасаў у галіне падрыхтоўкі імі збожжа да здачы.

Недахомам зьяўляецца і тое, што лічце не дасягнута патрабнай ўважлівасьці ў працы Саюзхлеба і кааперацыйных арганізацый. З боку Саюзхлеба адсутнічае кантроль за працай загатоўчых пунктаў. Да 15 верасня саўгасы тэрыторыі 6 Случчыны павінны здаць Случчаму аддзяленьню Саюзхлеба 50 проц. сваёй збожжавай прадукцыі. Але, ня глядзячы на тое, што большасьць саўгасаў запанчвае маляцьбу, збожжа ад іх яшчэ на пачало паступаць.

Саюзхлеб да гэтага часу на прыняў ніякіх мер да таго, каб пачаць паступаць ад саўгасаў збожжавы прадукцыя. З боку Саюзхлеба адсутнічае жывая сувяз і кантроль за дзейнасьцю саўгасаў у галіне падрыхтоўкі імі збожжа да здачы.

Недахомам зьяўляецца і тое, што лічце не дасягнута патрабнай ўважлівасьці ў працы Саюзхлеба і кааперацыйных арганізацый. З боку Саюзхлеба адсутнічае кантроль за працай загатоўчых пунктаў. Да 15 верасня саўгасы тэрыторыі 6 Случчыны павінны здаць Случчаму аддзяленьню Саюзхлеба 50 проц. сваёй збожжавай прадукцыі. Але, ня глядзячы на тое, што большасьць саўгасаў запанчвае маляцьбу, збожжа ад іх яшчэ на пачало паступаць.

Саюзхлеб да гэтага часу на прыняў ніякіх мер да таго, каб пачаць паступаць ад саўгасаў збожжавы прадукцыя. З боку Саюзхлеба адсутнічае жывая сувяз і кантроль за дзейнасьцю саўгасаў у галіне падрыхтоўкі імі збожжа да здачы.

Недахомам зьяўляецца і тое, што лічце не дасягнута патрабнай ўважлівасьці ў працы Саюзхлеба і кааперацыйных арганізацый. З боку Саюзхлеба адсутнічае кантроль за працай загатоўчых пунктаў. Да 15 верасня саўгасы тэрыторыі 6 Случчыны павінны здаць Случчаму аддзяленьню Саюзхлеба 50 проц. сваёй збожжавай прадукцыі. Але, ня глядзячы на тое, што большасьць саўгасаў запанчвае маляцьбу, збожжа ад іх яшчэ на пачало паступаць.

Саюзхлеб да гэтага часу на прыняў ніякіх мер да таго, каб пачаць паступаць ад саў

Мы злачынна адносімся да справы барацьбы са шкоднікамі

35 млн. рублёў страт у сельскай гаспадарцы БССР штогодна

У 178 нумары «Звязды» ад 5 жніўня г.г. у артыкуле «Недапушчальная памылка Наркамзему» было ўзнята пытаньне аб неабходнасці шырокай пастаноўкі справы барацьбы са шкоднікамі ў сельскай гаспадарцы БССР. З часу выдлення артыкулу гэтая справа на групылася з мёртвага пункту. Між тым, становіцца са шкоднікамі ў сельскай гаспадарцы БССР патрабуе ўжыцця рату сур'яных тэрміновых мерапрыемстваў.

Паводле даных праф. Лебедзева, у даважны час кошт валавое прадукцыі сельскай гаспадаркі Беларусі выдлаўся ў суме 225 мільёнаў 372 тысяч рублёў. Страты сельскай гаспадаркі ад шкоднікаў складалі тады 28.300.000 руб., г. зн. каля 10 проц. кошту ўсёй прадукцыі сельскай гаспадаркі. Пры гэтым садоўніцтва дзяржава страты ў разьмеры 40 проц. кошту ўсёй садовай прадукцыі, а гародніцтва—у разьмеры 20 проц. Сяляне да вайны зусім не абышліся справай барацьбы са шкоднікамі, і толькі ў некаторых памешчыцкіх гаспадарках яна была пастаўлена.

Цяпер становіцца яшчэ горшэ, чым да вайны. З часу вайны глеба пароршылася, павялічылася васьмечасасьць палёў, павялічылася і колькасць шкоднікаў. Грыбныя захворанні расьліна няўхільна пашыраюцца.

Паводле даных грамадзкай аграпрам і даных вучоту станцыі абароны расьліна пры навукова-дасьледчым інстытуце імя Леніна страты сельскае гаспадаркі Беларусі ад шкоднікаў у сучасны момант выяўляюцца ў наступных лічбах (арыентацыйна): па паліводстве—28.300.000 руб. (15 проц. кошту прадукцыі паліводства), па садоўніцтве—2.445.000 р. (25 проц.), па гародніцтве—6.017.000 руб. (25 проц.). Агульнае лічба страт ад шкоднікаў дасягае жудаснае лічбы: каля 34.800.000 руб.

У гэтым годзе становіцца са шкоднікамі прадстаўляецца асабліва сур'яным. Вось якія даныя мае станцыя абароны расьліна. У Віцебскай акрузе капусная даўгапожкая пашкоджа на 6.000 дзес. ільну. На мінімальным падліках гэта дасць страту ў суме 300.000 руб. У Рагачоўскім раёне, Вабруйскае акругі і Грэсіскім раёне, Менскае акругі, на вялізарных плошчах пашкоджана капуста. Цэлыя хмавы соўкагамы або ільняныя чарвей кружацца над палямі Беларусі. Варта выйсьці за межы Менску, каб убачыць іх на палёх. З ільну соўкагама перайшла на капусту і віку. Яна беспераходна кладзе яікі і ў будучым годзе размножыцца яшчэ ў большай колькасці. Ільняны чарвей, як вядома, зьяўляецца звычайна. Пасяля перахрылі в 1922 г. Ён у гэтым годзе зьявіўся ў асабліва

вялікай колькасці. У Віцебскай акрузе лютое азямая соўка, у Маагбрскай—італьянская шаранча і галу-бакрылая кабылка. Зернавыя культуры паражаны галаўней, спарыней і іржаўчыннай. На сады пашаў кольчаты шоўкапрад. Зімовая п'ядзёніца аб'ела лісьце на шырокай плошчы садоў. Фрукты ў пераважнай колькасці ў гэтым годзе чарвівыя. Гэта—работа пладажоркі. Яблынёвая моль аблітвае сады. У Віцебскай, Маагбрскай і Гомельскай акругах пры абследаваньні аказаліся сады вельмі пашкоджаныя. Сяляне скардзяцца на дзейнасць палых пацукоў, якія грыздуць хлеб на палёх і ў сьвірнях.

Калі ня лічыць работы паказальных аловаў, дык нікога ў галіне барацьбы са шкоднікамі ў нас ня робіцца. Уся справа барацьбы в гэтым вялікім злом перадаана станцыі абароны расьліна—навукова-дасьледчай установе, якая в прычыны абмежаванасьці ў сродках і персанале (4 ч.) ня можа пават паставіць шырока вырашэньне сваёй прастай задачы. Справа, якая патрабуе самых шырокіх практычных мерапрыемстваў, справа, якую павінна вёсьці грамадзкая аграпрам, застаецца фактычна беспрыкладнай. Сродкі на барацьбу са шкоднікамі, што адпускаюцца станцыі, праходзяць па бюджэце Наркамзему. Па каштарысе адпуш-

чана было ў 27-28 годзе 17.072 руб. З іх на аутруты—3.000 руб. Па каштарысе самой станцыі на аператыўную работу адпушчана каля 2.000 р. Але гэтыя мэрэрыяны сродкі не скарыстоўваюцца інстытутам на прызначэньні. Частка іх пайшла на пачочныя мэты. Дзіўна, што Наркамзём і бюджэтыныя органы яшчэ невыстарчална разабраліся ў важнай справе барацьбы са шкоднікамі. Але выдзіўнае тая акалічнасьць, што дырэкцыя навукова-дасьледчага інстытуту не ўдзяляе належнае ўвагі станцыі. Ня дзіўна тады, што акремкіраўніцтвы не прызнаюць аўтарытэту станцыі і ня лічацца з яе паказаньнямі.

Наркамзём у мінулым годзе зусім ня лічыў важнай гэту работу. У гэтым годзе, праўда, ён некалькі змяніў свае адносіны да яе і патрабаваў уключэньня ў свой штат інспектара па барацьбе са шкоднікамі.

Дзіўна, што ніхто іншы, як РСІ, не зацьвярджае ў штаце Наркамзему спецыяльнага працаўніка. Але справа не ў адным або некалькіх працаўніках. Справа ў тым, што няправільна наогул устапоўка, пры якой могуць ісьці спрэчкі з-за грошай, калі патрэбны вялікія ватраты. Няправільна і тое, што барацьба

са шкоднікамі абмяжоўваецца рамкамі навукова-дасьледчай работы.

Ужо не гаворачы аб пастаноўцы гэтай работы ў Зах. Эўропе і Амэрыцы, РСФСР траціць кожны год каля 3 мільёнаў руб. на гэту справу.

Бюджэт самай маленькай павятовай станцыі абароны расьліна—ня ніжэй 18.000 руб., а такіх станцыяў у РСФСР—41. Некаторыя павятовыя станцыі РСФСР, пры аднолькавых кліматычных і інш. умовах разьвіцця шкоднікаў, выдаткуюць на гэту справу больш сродкаў, чым уся БССР. Даволі скаваць, што ва ўсёй Беларусі працуе 3-4 антамалёгі. Як анекдот выглядае той факт, што на 1928-29 год насіла ўстапоўленьня Дзяржплінам кантрольных лічбаў на барацьбу са шкоднікамі ў суме каля 50.000 руб., апошнія зацьверджаны ў суме 16.000 руб. Леташняя мэрэрыя лічба ў 17.072 руб. яшчэ зьніжана. І гэта робіцца дзярж, калі небажэліца ад шкоднікаў яшчэ ўзмацнілася, калі праводзяцца такія важныя мерапрыемствы, як кантрактацыя, калі траціцца столькі атраматна па лісьцанні аб павышэньні ўраджайнасьці і калі зьніжочнай аскравасьцю ўстае неабходнасць павялічэньня прадукцыі сельскае гаспадаркі. Неабходна, каб справа барацьбы са шкоднікамі была сапраўды забяспечана матар'яльнымі сродкамі, бо штогадовыя страты ад шкоднікаў

у БССР у два разы перавышаюць гадовыя ўкладаньні для разьвіцця сельскае гаспадаркі і в прычыны таго, што дзейнасць шкоднікаў пашае ўраджайнасьць на 25-30 проц.

Забяспечаная сродкамі гэтая справа павінна быць пераведзена на рэйкі шырокіх мерапрыемстваў і грамадзкай аграпрам. Навукова-дасьледчая арганізацыя павінна выконваць толькі сьвар простую задачу, і ў гэтай рабоде ёй павінна быць аказана самая шырокая дапамога сродкамі, персаналам і садаейнічаннем навуковых сіл.

Арганізацыя кааперацыйных аб'яднаньняў па барацьбе са шкоднікамі павінна быць сродкам уцягненьня сялянства ў гэту барацьбу.

Па пытаньні аб шкодніках у нас зусім няма літаратуры, аграпрапаганды ў гэтым напрамку не выдзецца. Выданьне літаратуры, арганізацыя гурткаў, куткі па барацьбе са шкоднікамі пры кожным доме сяляніна—усё гэта прадстаўляецца жыццёва-неабходным. Арганізацыя курсу (3-4 месячных), прэміявальнае за адкрытага шкодніка або за сьвязасона прынятыя мэры стварыла-б кадр актыўных працаўнікоў сярод самага сялянства.

Такое мерапрыемства, як кантрактацыя, павінна быць канкрэтна ўвядзена в работай па барацьбе са шко-

нікамі, бо мы можам сутыкнуцца з фактамі зьрыву кантрактацыі ў тых раёнах, дзе шкоднік актыўны.

Нічога ня робіць у гэтым напрамку Асоавіягін. Між тым, для яго гэта справа можа нават быць прыбыткавай, бо гаспадарчыя органы ня адшліліся-б перад атрамамі ў барацьбе са сьвірнявымі шкоднікамі (даўганосік, мыш і інш.), якія псуець верня і робіць яго няпрыгодным для экспарту. Іменна такая масавая грамадзкая арганізацыя, як Асоавіягін, павінна была арганізаваць усюды атрады хуткай дапамогі расьлінам.

Трэба пакончыць, нарэшце, в гэнебным становішчам беларускіх палёў, садоў і агародаў, накінутых па сваволье шкоднікам. Гэтым пытаньнем павінны быць зацікаўлены шырокія колы сьведчай грамадзкасці і ў першую чаргу сваё слова па гэтым пытаньні павінны выказаць навуковыя дзеячы.

Б. Барысаўскі.

Ад рэдакцыі. З прычыны важнасці пытаньняў, якія закрануты ў артыкуле тав. Барысаўскага, рэдакцыя азважэцца з просьбай да сялян, вучоных, аграпрам і зямельных працаўнікоў выказацца па гэтым пытаньні на старонках «Звязды».

2-я пазыка індустрыялізацыі

На 1000 руб.

Віцебск. (Уласны кар.). Рабочы заводу «Чырвоны Мэта-лісты» тав. Ільля Емельянаў, які зарабляе 150 руб. у месяц, падпісаўся на 1000 р. Гэта самая буйная лічба падпіскі па акрузе.

Райнамісіі працуюць слаба

У Брагінскім раёне не прадапа ніводнае аблігацый

ГОМЕЛЬ (Уласны кар.). На 9-га веіі расьліна па акрузе рэалізавана аблігацый на 355.000 руб. Заданьне акрузе выканала поўнасьцю. Падпіска працягваецца.

На буйных прадпрыемствах пачаліся сфарміраваньні па цэхах. Многія рабочыя дадаткова падпісваюцца на аблігацый.

Некаторыя калектывы, галоўным чынам, у Заліжынскім раёне горалу, улічваючы, што вёска адстае ад гораду, прапанавалі шафёсамі камісіям заняцца рэалізацыяй пазыкі ў падшафёных вёсках.

Абследаваньне падпіскі на вёсцы выявіла, што кампанія па раёнах разьвіцця слаба. Некаторыя райвыканомы вядома не зрабілі да ўрадавоўня аблігацый у густу сялянства. Так, Бра-

ДЗЕ ЗАБЫВАЮЦЬ АБ АБАВЯЗКАХ ПРАФСАЮЗУ

Прафарганізацыі—збоку ад вылучэньства

„Хто жадае ісьці ў вылучэньцы?“ (Фабрыка «Дняпроўская мануфактура», Дуброўна)

На фабрыцы большасьць рабочых—54,4 проц.—жэныны. Між тым треба прызнаць, што вылучэньне тэхнічнага персаналу (майстроў, падмайстроў, праўшчыкаў) за лік работніц ня было.

Галоўная прычына—партыйная ачэнка і фэбком мала цікавіліся пытаньнем аб вылучэньні работніц.

За апошні час вылучылі трох работніц па тэацыі доху, але ніхто не вывучаў іх здольнасьці метаагодзісьці вылучэньня.

Сярод тэхнічнага персаналу ісьцю думка, што вылучаць работніц у метак вылучэньня павінны хто-та. На скліканай нарадзе прадстаўні адміністрацыі гаварыў: „Далей нам добрума кандыдатуру работніцым, мы зарэкажам вылучыць іх у махалым цэх у якасьці падмайстра“.

Саюзы ня цікавяцца вылучэньнем рабочых

(Віцебск)

„Прафарганізацыі павінны ўдзяляць асабліваю ўвагу справе вылучэньства“,—так, прыкладна, сказана ў адным з пунктаў рэзалюцыі 4-га ўсебеларускага зьезду прафсаюзаў.

Калі-ж правяршы работу прафарганізацыі Віцебшчыны ў гэтай галіне, то атрымаеш халіва пэдавальняючыя вынікі. Так проста сказана ў выпадках акрырафабры, якое надаўна абгаворвала на сваім пасаджэньні пытаньне аб вылучэньстве.

Ціі тэастыльшчынаў у справядачы да канфэрэнцыі проста гаворыць аб адсутнасці сувязі в вылучэньцымі.

Праўдэньне саюзу с.-г. рабочых, не саромячымся, заўваж, што ў справе вылучэньства ніякай пільнасьці і сьстэмы ня было.

Сваю металістых зусім абмэйшой гэта пытаньне ў сваёй справядачы на канфэрэнцыі.

Ахсюць зразумела і самае слабэсьць работы па вылучэньстве. За прыкладамі ня треба далёка хэдзіць.

Сваю іраўцоў, які залічвае больш 1000 рабочых, за два гады даў толькі 3 вылучэньцы. Сваю хэрчавіноў, які залічвае ў Віцебску не малую колькасць прадпрыемстваў, ня вылучыў ніводнага работача. Такія-ж вынікі ў рабоне саюзу с.-г. і лясных рабочых.

Вэсьць прыблізныя вэсты аб вылучэньцы за апошні год па Віцебску 98 рабончых. Але гэта вылучэньства прахаліла німа саюзаў, пытаньня канкрэтнага вылучэньства саюзам ня ставілі на вытворчых нарадах і дэлегацыі сходах.

Перад саюзамі стаіць задача дабіцца пералому ў рабоце па вылучэньстве, унесці ў неабходную пільнасьць і сьстэму.

Вэсьць прыблізныя вэсты аб вылучэньцы за апошні год па Віцебску 98 рабончых. Але гэта вылучэньства прахаліла німа саюзаў, пытаньня канкрэтнага вылучэньства саюзам ня ставілі на вытворчых нарадах і дэлегацыі сходах.

Перад саюзамі стаіць задача дабіцца пералому ў рабоце па вылучэньстве, унесці ў неабходную пільнасьць і сьстэму.

Аб чым ідзе дыскусія

У рабселькорэўскай рабоце ёсьць яшчэ шмат нявырашаных, спрэчных пытаньняў.

Усеаюзная рабселькорэўская нарада па ўсіх гэтых пытаньнях скажа сваё важнае слова.—Рабкоры і селькоры Беларусі! Вашай думкі чакае ўсеаюзная рабселькорэўская нарада.

Надыходзячая 4-я ўсеаюзная нарада рабселькорэў прыцягнула ўвагу амаль усёй шматлікай рабселькорэўскай арміі. Аб гэтым можна меркаваць паводле тэй вялікай колькасці матар'ялаў, якая зьявіцца-ца ў кожным нумары журналу «Рабоче-Крестьянский Корреспондент».

На абгаварэньні выносьцяцца дзесяці надвычайна цікавых і надзеенных пытаньняў рабселькорэўскай працы. Рабселькоры Беларусі ня прымаюць удзелу ў абгаварэньні гэтых пытаньняў. На старонках журналу зусім ня відэць водгукаў нашых рабселькорэў.

Мя парашылі палегчыць рабселькорам Беларусі магчымасьць удзелу ў абгаварэньні ўсіх пытаньняў, на іх выдзецца дыскусія, і даць агляд матар'ялаў, што зьмешчаны ў апошніх нумарох журналу «Рабоче-Крестьянский Корреспондент».

У 14 нумары зьмешчаны два артыкулы нахонт працы друкаванай аэравакай газэты. Першы артыкул ставіць на абгаварэньне рад пытаньняў, а якіх найбольш цікавыя наступныя: Ці павінна друкаваная зводная газэта пашырацца за плату ці бясплатна? Друкаваная газэты кантуп-

вацца пляны бліжэйшых нумароў газэты, павінны разьбірацца нумары, якія ўжо вышлі, рабселькорэўскія заметкі і г. д. Гэты пункт погляду падтрымлівае аўтар артыкулу ў № 15. Ён намячае наступную арганізацыйную схэму: «Асноўныя апарны пункт—рэдакцыя насценнай газэты. Яна ірдуе рабселькорам і чытачамі. Часамі, па мэры патрэбы, калі перад газэтай стаіць пэлыя задачы агульнага ці мясцовага характару, рэдакцыя наладжваець нарады рабкорэў і чытачоў і тут інструктуе і выхоўваець сабраўшыхся ў патрэбным напрамку. Рэдакцыя ірдуе працу, апрацоўвае на актыў рабкорэў і чытачоў і паступова надрыхтоўвае ято да працы ў рэдакцыі. Часамі па ініцыятыве пасобных чытачоў ці сваёй ўласнай, яна (рэдакцыя) стварае групы таварышоў, якія цікавіцца пасобнымі пытаньнямі насценнага газэты і рабселькорэўскай працы (загранічнае сувязь, фота-справа, ілюстрацыі і інш.); гэтыя групы арганізоўваць і зьнікаюць па жаданьні. Прапанова вельмі цікавая, і рабселькоры Беларусі павінны абавязкова азнаёміцца з яе магчымой і выказаць сваю думку.

Гута імя Домбала ня ўступае сваёй пазыцыі

Як і раней, на 1-ым месцы Барысаў. (Ул. кар.). Рэалізацыя «Прафінтэрн», дзе падпіска дасягае 80 проц. зарплаты.

На другім месцы па рэалізацыі ідзе фабрыка «Рабочы», дзе рэалізавана 9500 руб., або 90 проці зарплат, на трэцім месцы—завод

Нампанія на вёсцы яшчэ не разгарнулася

Ворша. (Уласны кар.). Апошняя пастава акруговай камісіі садзейнічаньня рэалізацыі гаворыць аб слабай рэалізацыі пазыкі на вёсцы. Так, у Коханаўскім раёне рэалізавана ў вёсцы пазыкі толькі на 400 руб., у Ляднянскім—на 120 руб.

У Коханаўскім раёне дапушчаны няправільныя метады распаўсю-

Журавічам няма куды сьляшацца

МАГІЛЕЎ. (Ул. кар.). Магілеўская акруговая камісія па рэалізацыі пазыкі заслухала дэклад журавіцкай райкамісіі.

Журавічы ня выканалі дырэктыву акругі. Перш за ўсё раённымі арганізацыі выдуць працу не сьляшачыся. Ня прыцягнута настаўніцтва. Ніхто не запліўся рэалізацыйнай пазыкі сярод сялянства.

Падпіска ў саўгасе

Рабочыя савецкай гаспадаркі «Уздымка» правялі калектыўную падпіску на 2-ю пазыку індустрыялізацыі. Падпісалася 25 чалавек на суму 1810 руб. што складае на кожнага служачага 200 проц., на кожнага рабочага 100 проц. месячнага заробатку.

Рабочыя савецкай гаспадаркі выклікаюць другія саўгасы Бойданаўскага раёну пасьледваць іх прыкладу.

Юховіч.

Няма розыгрышных табліц

Пухавічы (Меншчма). У Талькаўскім сельсаветце, Пухавіцкага раёну, распаўсюджана 3-я сьвязная пазыкі на 2600 р., пазыкі ўмацаваньня сельскае гаспадаркі—на 3780 руб., першай пазыкі індустрыялізацыі—на 1790 руб. і, нарэшце, другое пазыкі індустрыялізацыі агульна на 3100 руб. Сельсавет, які мы бачым, мае добрую практыку ў справе рэалізацыі. Сяляне цікавіцца пазыкай, умовамі падпіскі. Ёсьць некалькі выйграўшых, якія на справе пераканалі ў карысьці дзяржаўных пазык.

Але вось бада. Мелона абатаціць справу з розыгрышнымі табліцамі. Прайшлі чатыры тыражы першай пазыкі

Хроніка рэалізацыі

— На гуде «Праца» рэалізавана пазыкі на 15.690 руб. Трэба адзначыць, што рабочыя аняраваці адміністрацыйна-тэхнічны перснал. Рабочыя Ігумянаў і Гурскі падпісаліся на 200 проц. заробатнай пазыкі ў той час, як тэхнарк Вайцхоўскі падпісаўся на 60 проц., загадчык бальніцы доктар Гаўска—на 40 проц. заробатнай пазыкі.

— Пашырэнне падпіска сярод ма-

Слаба працякае падпіска на дражджавы заводзе імя Леніна, дзе рабочыя падпісаліся на 2040 руб. або 41 проц. заробатнае пазыкі.

джаньня пазыкі. Там робіць раскладку—якую суму павінна даць тая ці іншая ўстанова,—і такім чынам парушаюць прынцып добраахвотнасьці. Акруговая камісія прапавала адміністрацыі гэты метад.

Слаба разгорнута праца па рэалізацыі ў Крупскім раёне. Толькі пачынаецца кампанія ў Расьнянскім раёне.

Толькі 28-га верасьня намечана скліканьне сходу настаўнікаў па пытаньні аб пазыцы.

Журавіцкія прадаўнікі ўсю вызначаную на раён суму ўсклалі на рабочых і служачых і гэтым абмежаваліся.

Прэ такім тэмпе работы ніякіх посьпехаў не даб'юцца.

Раёны значна адстаюць ад гораду

ПОЛАЦАК. (Уласны кар.). Горад поўнасьцю выканаў заданьне—сабрала 138 проц.

Горш абстаіць справа па раёнах. Добра праходзіць падпіска ў Вузьскім і Дрысенскім раёнах (70 проц.), у іншых: Ленельскім, Расонскім, Вушацкім, Асьвейскім—дасягнута толькі ад 30 да 40 проц. заданьня. Зусім слаба праходзіць падпіска на вёсцы.

Акруговая камісія па рэалізацыі пазыкі прапавала мясцом мабілізаваць усе сілы на прасоўваньне пазыкі на вёску.

Індустрыялізацыі, а ў нас ёсьць толькі табліца першага тыражу, прайшлі некалькі тыражоў 3-й сьвязнай пазыкі, а ў нас таксама ёсьць толькі адна табліца.

Сяляне приходзяць на пошту, дзе вісяць плякаты: «дэрмова выдаюцца сьпіраўкі аб выйграшны» і атрымліваюць адмову: няма табліцы.

Зразумела, гэта вераімажнае кампанія. Ня трэба забываць, што Талькаўская пошта абслугоўвае тры сельсаветы, што лістамоscopy таксама павінны даваць сьпіраўкі сялянам, а з-за адсутнасьці табліц ніякіх сьпіравак даваць нехта.

А. Маўчан.

выроніх мэдыкаў і працаўнікоў. Агульны сход секцыі дактароў паставіў—усе прысутныя дактары павінны падпісацца на 100 проц. пазыкі. Ряд дактароў, якія раней падпісаліся на 50 руб., дзярпер падвоілі сваю падпіску.

— Агульны сход студэнтаў Горацкага рабфаку прапавала—усім рабфакаўцам падпісацца на менш, чым на 5 р.

Партыйнай ячэйцы і фабзавкому неабходна сур'ёзна звярнуцца да вылучэньня, стварэньня належнай атмасфэры, вярнуць склад работніцтва для вылучэньня іх на адпаведную савецкую і прафэсійна-рабскую.

Што робіць заўчом?

ДЗЕ КУЛЬТУРНА-МАСАВАЯ РАБОТА?

Ня раз пісалі ў газэце аб п'янтве і хуліганстве на гуде імя Дамбала. Штоць беспартыйныя рабочыя, штоць партыйцы, залівае за гальштук заводкі актыў.

Заўком-жа нічога ня робіць у галіне барацьбы з п'янтвем. Абслугоўваньне заўкому каштуе 600 руб у месяц, культурны атрымлівае 105 руб., а работы ня бачыш.

Мы яшчэ раз напамінаем заўкому аб неабходнасьці сур'ёзна заняцца культурна-выхаваўчай працай. Перспектывы для гэтай работы ёсьць. Трэба толькі зацікавіць рабочага, каб ён ня ішоў у піўну, а ў куток або клуб.

Зразумела, што культуртава павінна адпавядаць запатрабаваньням і адольнасьці рабочых гуты.

Член саюзу.

НОВАЕ ДАСЯГНЕНЬНЕ ў ГАЛІНЕ АХОВЫ ЗДАРОЎЯ

(Да адкрыцьця Беларускага Дзяржаўнага Інстытуту стаматалёгіі і аданталёгіі)

СНК БССР зацьверджана адкрыцьцё новага бюджэтнага году Беларускага Дзяржаўнага Інстытуту стаматалёгіі і аданталёгіі Нар. Кам. Аховы Здароўя. Адкрыцьцё гэтага інстытуту зьяўляецца адной з буйных падзей у справе савецкай аховы здароўя і патрабуе азнаемленьня з ён шырокіх мас.

У дараваўчынны час лячэньне зубоў, якое вывучалася ня ў сьценах унівэрсытэту, а ў спецыяльных школах, было адной з самых ізаляваных і таму адсталых галін мэдыцыны. Вядомыя элемэнтаў грамадзкай мэдыцыны, з другога боку, найбольш дарагімі вядомым мэдыцынскай дапамогі, зубная дапамога была даступна толькі для аказаньня амаль выключна ў парадку індывідуальнага абслугоўваньня хворых.

Зразумела, што сыстэма савецкай аховы здароўя не магла пакінуць за лачэньнем зубоў функцыі індывідуальнага абслугоўваньня хворых, а перавяла яго на новыя рэйкі дзяржаўнага абслугоўваньня працоўных.

Якраз гэты перыяд супадае з перыядам бурнага росту навукі па лячэньні зубоў, што ператварэцца ў вялікі і цікавы, дакладна распрацаваны, адрэс мэдыцыны, які абхапляе ня толькі хваробы зубоў (аданталёгія), але і цэлае зьвязаньне з імі хваробы поласьці рота (стаматалёгія).

Масавы характар зубных хвароб і наяўнасьць буйных сацыяльных фактараў у іх паходжаньні, частая прафэсійна-пачынальна захворваньні зубоў і поласьці рота (у наборшчыкаў і грабёраў, у рабочых акумулятарных заводаў, у пекараў і кандытароў, у гарбароў, у рабочых керамічнае вытворчасьці і шмат інш.) даюць надставу адносіць т. зв. кастаэд зубоў да групы сацыяльных хвароб і ператварэць аданталёгію ня толькі ў

саюзу забаронена гаварыць і вывучаць белмоу.

Мясцом аднавіў у выбарчых правах былога жандара, ня гледзячы на тое, што ЦВК БССР ужо тры разы адмовіў гэтаму жандару ў праве голасу.

Рабоча-сялянскай інспэкцыі трэба тэрмінова правярць апарат станцыі Міхановічы і зрабіць належную чыстку.

Няма райкому—замерла саюзная работа

(Капаткевіцкі раён, Мазырскае акругі)

У раёне налічваецца 400 членаў саюзу с.-г. рабочых. Увесь час у раёне існаваў райком саюзу.

Узімку гэтага году Мазырскае акруговае аддзяленьне знайшло, што райком у Капаткевічах неспатрэбны і ліквідавала яго. Усёй работай сярод с.-г. і лясных рабочых Капаткевіцкага раёну кіруе Калінавіцкі райком.

Трэба адзначыць, што з ліквідацый райкому замерла і работа сярод членаў саюзу.

Рабочыя савецкіх гаспадарак і лясніцтваў амаль не працуюць.

Калінавіцкі райком не дае ніякіх кіраўнічых паказаньняў.

Пры ўсім жадаючы Калінавіцкага райкому абслужыць Капаткевічы, ён гэтага ня можа зрабіць, бо адлегласьць ад абслугоўванага раёну—70-80 вёрст.

Каб палепшыць работу ў Капаткевіцкім раёне, неабходна мець прафупаўнаважанага, які-б меў сувязь з Мазырскай акруговым аддзяленьнем і кіраваў работай рабочаго раёну.

Бяз гэтага саюзная работа будзе стаяць на мёртвым пункце.

Чэй-Сю.

Ключ.

сродкі на выданне газэты. У другім артыкуле выказаецца думка, што газэты трэба распаўсюджваць за плату, што гэта найлепшы спосаб правяркі сувязі газэты з масамі. Але-ж трэба пайсьці па шляху патаеньня падпісочнай пазыкі, каб газэты капіталіста зусім змаза.

Далей—у якіх умовах адпавядаюць павінна знаходзіцца друкавальная заводная газэты з тымі арганізацыямі, якія знаходзяцца па-за заводам? Напрыклад, з трэстам, з арганізацыямі аховы здароўя, парасветы, гасарветам і г. д. Нам вядома, што ў заводзкіх газэтах друкуецца шмат матэрыялу, які датычыць вышэйназначаных арганізацыяў. Якім чынам паведамляць гэтыя арганізацыі аб зьмяшчэньні матэрыялу?

Як арганізаваць пры друкаваньні заводзкіх газэты расьсяледваньне рабпраўскіх звестак, ці трэба ствараць спецыяльныя камісіі, або знарачацца за дапамогай іншых арганізацыяў? Якія павінны быць узаемаадносінны паміж рэдакцыяй і рабпраўскім гуртком з пракуратурай і РСІ па лініі расьсяледваньня рабпраўскіх звестак?

Як разьбіраць матэрыял для друкаваньня газэты: выключна ў рэдакцыі ці супольна з усімі рабпраўцамі? Ці трэба наладжваць закрытыя сходы рэдакцыі ці адкрытыя? І наогул, як павінна будавацца рэдакцыя пры друкаваньні заводзкіх газэты? Хто адказвае за ўсю працу рэдакцыі—рэдакцыя цалкам, як у насёдняй газэце, ці адказны рэдактар або старшыня рэдакцыі?

У 15 нумары журналу «Рабоче-Крестыянскі Корреспондент» зьмяшчаны адказ на два артыкулы, у тым жа журнале №№ 11 і 13, якія абгаворваюць пытаньні аб працы рабпраўскіх гурткоў. Ёсьць думка, што рабпраўскія гурткі неспатрэбны, бо яны там, дзе ёсьць, драня працуюць, а ў большасьці выпадкаў і існуюць толькі на паперы. Замест рабпраўскіх гурткоў прапавуецца раз у месяц наладжваць сходы рабпраўцаў і чытачоў насёдняга газэты. На гэтых сходах павінны абгавор-

ГАЛАВАЦЯПЫ

У прымірцельнай камэры пры Менскім акруговым адзеле працы гэты «канфлікт» значыцца пад № 489. Які характар мелі першыя 488 канфліктаў мы ня ведаем, але аб характары 489-га мы маем дакладнае ўяўленьне, дзякуючы працягоду ад 29-га жніўня. Старшынёў быў тав. Танкашкураў. Ад саюзу саўгандаль-служачых прысутнічаў тав. Ляўчук, ад Цэнтраемскладу—т. Міхеёў. Канфлікт быў аб «няправільным зьвальненьні бухгалтара Цэнтраемскладу—Ільлюшонак».

Тав. слова мае прадстаўнік саюзу. Ён лічыць, што «матывы аб зьвальненьні бухгалтара Ільлюшонак усё-ж былі зьвольніцкія, калі запрапанавалі яе аднавіць». Так, чаму-ж яе ўсё-ж такі зьвольнілі? За якую «сямейства-насьць»? А калі зьвальненьне працаўніка, які ўвесь час працаваў «без заўваг», сапраўды ні на чым не ўгрунтавана, то чаму дырэктар Цэнтраемскладу ня прыцягнуў да адказнасьці? Чаму не пакараніліся аб гэтым прадстаўнік прафсаюзу і тав. Танкашкураў, які заг. аддзелам пра-

цыі?

Папернае, «яна (г. зв. тав. Ільлюшонак) яшчэ ня зьвольнена (!)», па-другое, «яна за час працы ня мела ніякіх заўваг» (!), патрэнае, «чаму яе зьвальняюць (?), ня ведаю» (!?), а пачаць вертае, «паводле заявы дырэктара яна зьвальняецца (???) у зьвязку з якойсьці «сямейства-насьцю» (!!!).

Ну, ці зразумелі ў чым справа? Мы, прынамна, з слоў тав. Міхеёва зразумелі толькі адно, што т. Міхеёў безнадзейна хворы і мае патрэбу ў доўгім лячэньні.

Палержа, калі тав. Ільлюшонак ня зьвольнена, то знавошта ўвесь га-

ры адважачы, што часта супроць рабправа ўбудовацца крмінальнае справа толькі для таго, каб даведнацца прозьвішча аўтара зьмяшчэньняў у газэце. У такіх выпадках суд звычайна апраўдае рабправа і гэтым спрыма канчэцыя. Рабправа прапавуецца прыцягнуць да судовае адказнасьці тых, хто беспадзейна ўбудова супроць рабправа крмінальна-ную справу.

Таксама заслугу мае ўвагі прапаву аб паліпшэньні сувязі арганізацыі пракуратуры і РСІ з насёднямі газэтамі. Але як палепшыць гэтую сувязь? Аб гэтым павінны сказаць самі рабправа.

Некаторыя нашы рабправа прымаюць спецыяльны рабправаўскі журнал пры «Зьвязьдзе». А вось, у журнале «Рабоче-Крестыянскі Корреспондент» № 15 значыцца, што рабправаўскія журналы не даходзяць і ня могуць дайсці да масы радавых рабправаў. Журналы ня чытаюцца. Для актыву рабправаў няма сэнсу выдаваць журналы на мясцох. Аўтар прапавуе пакінуць журналы «Рабоче-Крестыянскі Корреспондент» для рабправаўскага актыву, а для радавых рабправаў выдаваць рабправаўскую тавную газэту.

У 16 нумары журналу «Рабоче-Крестыянскі Корреспондент» зьмяшчаны асноўны палажэньні аб рабправа сельскаго, распрацаваны ў Маскве. Гэтыя палажэньні павінны быць абгавораны і нашымі сельскарамі, бо яны ўносяць шмат новага і цікавага ў рабправаўскі рух.

Наогул, кожны з апошніх нумароў журналу «Рабоче-Крестыянскі Корреспондент» павінны быць уважліва абгавораны рабправаўскімі Беларуска і свае меркаваньні трэба паведамаць «Зьвязьдзе» і журналу «Рабоче-Крестыянскі Корреспондент».

Толькі калектыўнай прапаву ўсіх спрэчных пытаньняў мы дапамогам усеагульнай рабправаўскай нарадзе прыцягнуць наवलшы правільныя і патрэбныя ўсёму рабправаўскаму руху паставы.

Д-ў.

ты шум? Па-другое, калі Ільлюшонак праце добра, без заўваг, навошта яе зьвальняць? Патрэнае, чаму пашоў Міхеёў у прыкамэру, калі ён прычыны зьвальненьня Ільлюшонак ня ведае? І, нарэшце, што гэта за патаемная прычына—«сямейства-насьць», на якую нібы назваць дырэктар?

Чатыры галаваломкі ў адным ськазе Гэта трэба ўмець. Але тав. Танкашкураў адным ударам расьсек Гердаеў вузел.

Ён ухваліў паставу: «лічыць зьвальненьне нічым ня ўгрунтаваным і аднавіць яе па сваёй працы». Значыць, бухгалтара Ільлюшонак усё-ж была зьвольнена, калі запрапанавалі яе аднавіць. Так, чаму-ж яе ўсё-ж такі зьвольнілі? За якую «сямейства-насьць»? А калі зьвальненьне працаўніка, які ўвесь час працаваў «без заўваг», сапраўды ні на чым не ўгрунтавана, то чаму дырэктар Цэнтраемскладу ня прыцягнуў да адказнасьці? Чаму не пакараніліся аб гэтым прадстаўнік прафсаюзу і тав. Танкашкураў, які заг. аддзелам пра-

цыі? Усё гэта падобна да дэпчэй гульты—да таго ўсё гэта насурабана і сьмешна. Але аб'ектам гульты служыць жыць чалавек, які мог застацца бяз службы і магнама, без кавалца хлеба.

Сіняблюўнік.

Паспяховае разь мяшчэньне 2-й пазыкі індустрыялізацыі---новае зьвяно ў справе ўзмацнення змычкі рабочых і сялян

Пашырэнне абутковае вытворчасці ў Беларусі

Палепшыць якасць абутку, пашырыць збыт яго на мясцовым рынку, знізіць сабокошт магчыма толькі пры пашырэнні механізаванае абутковае вытворчасці і пры канцэнтрацыі вырабу абутку на больш буйных фабрыках.

Таму Белскуртрэст мяркуе на працягу бліжэйшых год сканцэнтравана выпрацоўку абутку ў Віцебску, пабудавашы там вялікую абутковую фабрыку з вытворчасцю ў 5.500 пар абутку ў дзень.

Але для рацыянальнай працы такой фабрыкі будзе патрабавана кваліфікаваная, добра падрыхтаваная рабочая і тэхнічная сіла, якое ў сучасны момант у Беларусі вельмі мала.

Каб такую сілу падрыхтаваць сваячасова, Белскуртрэст з пачатку новага гаспадарчага году пашырае Менскую і Віцебскую абутковыя фабрыкі, павялічвае ліч варштатаў на гэтых фабрыках і пераводзіць абедзве фабрыкі на 2-х зменную працу. Гэтыя мерапрыемствы, акрамя падрыхтоўкі рабочай сілы і прадукцый-

нага эфекту, дадуць павялічэнне ліку рабочых на Менскай і Віцебскай фабрыках, а адгэтуль і паліпшэнне беспрацоўя па саюзе гарбароў.

Вытворчай праграма Менскай абутковай фабрыкі прадугледжвае выпрацоўку ў 1928-29 г. 750 пар вінтовага абутку ў дзень, а ў 1929-30 г.—1.350 пар у дзень.

На Віцебскай фабрыцы мяркуецца дзевяці выпрацоўку абутку ў 1929-30 г. да 2 тыс. пар у дзень.

Ліч рабочых у працягу двух бліжэйшых гаспадарчых год павялічыцца на Менскай фабрыцы на 175 чал., на Віцебскай—на 310 чалавек.

Для падрыхтоўкі кваліфікаванай рабочай сілы для раўнаважнага камплекту, Белскуртрэст мяркуе камандыраваць у Маскву ў гарбарна-абутковыя тэхнікум 8 чал. Усе гэтыя мерапрыемствы дадуць магчымасць палепшыць якасць абутку, што выпускаецца Белскуртрэстам, і павялічыць забеспячэнне рынку больш таннымі і прыгожымі абуткам.

С. Г.—н.

Маленькі гармонік, але добры музыка

У менскіх клубах зараз выступае лепшы гарманіст рэспублікі Міхаіл Пятровіч Неўскі. Гэта сын вядомага гарманіста Цэтры Неўскага.

Простая, вясёлая, штука гармонік, але належаць гармоніку рэпертуар нашых выдатнейшых кампазітараў, праз яго можна будзе праслухаць музыку ў шырокіх масах. Справа, вразумела, на лёгка.

Конкурсы гарманістаў, звычайна паказваюць, што мала з іх хто браўся ва ноты. Піянарам гэтае справы, ёсць спрэчна, треба лічыць Міхаіла Пятровіча Неўскага.

Яго канцэрты ўжо зараз складаюцца амаль з аднаго класічнага рэпертуару.

У выдзеле, 9 верасня, у ДOME асьветы мы сукалі яго выкананьне. Першым сваім нумарам—увяртаў да оперы «Бармен»—Міхаіла Неўскі, як кажуць, увуў публіку ў свае рукі. Далей ідзе «Рыгалетто»—фантазія, муз. Вердзі, чардаш, муз. Мовлі, папулярная мазурка Вялянцэвага, «Танец Саламеі» муз. Марсе. Тут публіка не вяслаконала, пакуль гэты нумар яна быў паўторан. Далей яна выкавала яшчэ шмат нумароў, як інтэрмедэ ў оперы «Сельская хатка» муз. Маскалі, венгерскі танец муз. Брамса. Усе нумары прымаілі публіка вельмі шчыра. А ўжо

«якія песенькі, якія», «Выдуць-ль я на рачынку», «По улице мостовой» ды камарышская выконваліся што называецца гуляючы (перакідваючы гармоніка праз голаву, перадача ў другую руку за сьпінаю).

Мастацкасць і віртуознасць выканання складаных нумароў сведчаюць аб бесспрэчнай здольнасці ў партыі Міхаіла Неўскага. Яго канцэрты, даючы ў пэўнай меры эстэтычную асаду слухачом, выяўляюцца вельмі каштоўнымі ў сэнсе папулярнага класічнага музыкі на гэтым простым народным інструманце. Простае рабочае па адрасе Неўскага, «малычыва» гучыць як вядоленасць і паўна.

У канцэрце прымаў удзел артыстка дзяржаўнай оперы Е. Г. Лосева. Тым нямногі нумары, якія яна выкавала, слухаліся з надзвычайнаю прыемнасцю. Артыстка Е. Г. Лосева прайшла добрую вышэйшую музычную школу са званнем «свабоднай художнік», уладзе прыгожым лірычным саправа, так сама заслужана, уважліва была прынята публікаю. Праўда, без гармоніка яна больш бы выдала, бо публіка была «настроена на гармонік».

Канцэрт быў вельмі ўдачным. На гэтых маленькіх гармоніках, якія трымаў у руках Міхаіл Пятровіч Неўскі, адчуваўся вялікі музыка.

Васіль Вазьмёных.

МЕНСК

90.000 р. на добрабыт Менску пабудова асфальтавых моставых

Гры камгасе адбылася тэхнічная нарада, на якой быў разгледжаны пачынаючы плян добрабыт г. Менску. У будучым годзе на добрабыт Менску вызначэцца каля 90.000 р. у сувязі з трамвайным і каналізацыйнымі работамі паленшаных маставых будучы прамадзавца толькі ў нанцы пяцігодні. Мярнуецца асфальтаваць Ленінскую вул. і часткова Савецкую (ад Ленінскай да ванзала).

Адкрыццё цэнтральнага дому селяніна

Нанова пабудаваны цэнтральны дом селяніна ў Менску адкрыцца ў кастрычніку. У доме селяніна будзе арганізавана сельска-гаспадарчая выстаўка, у якой прымуць удзел Наркамзём, Беларэі і інш. арганізацыі. Запрашэнні аб удзеле ў выстаўцы разасланы таксама і акругам.

Арганізацыя трэсту швейнай прамысловасці

Беларускі трэст швейнай прамысловасці ў Менску пачне сваю працу з кастрычніка месяца. Трэст будзе аб'яднаць швейныя фабрыкі Менску, Віцебску і Гомелю. Дырэктарам трэсту намяраецца дырэктар віцебскай швейнай фабрыкі т. Баскін, намеснікам дырэктара—т. Тэклін.

Нядбайнасць Менскага камгасу

Ужо ня раз пісалася ў газетах, што час камгасу прыбраць вудзіны палыя пракладкі каналізацыйных труб, а камгас і не шчытае. Зараз ад частых вятроў па горадзе веецца хмары пылу, якія вобваюць падарожным насам, сьлепяць вочы, сьпіраюць дыханьне.

Гэты пыл падымаецца ад няпрыбранай аямлі, пацёртай ў дробны парашок прэжэжымі вазамі.

Паколькі справа ідзе к восені, а восень у Менску вызначаецца немалымі ветрамі, то менчанам дэкладзецца яшчэ нямаля надытацца пылу, дзякуючы нядбайнасці вамага камгасу.

Між тым той жа камгас парушае правілы і нават ня думае прыхоўваць у парадку траўтары каля сваіх будынкаў. Усе траўтары ўжо папушчаны, адзін камгас не сьпяшаецца.

Сярод беларускіх пісьменьнікаў

— Я. Колао зараз падрыхтоўвае і ў хуткім часе дае ў друк другі том збору сваіх твораў. У гэты том уваходзяць усе ранейшыя дробныя паэмы паэты, шмат якіх перапрацавана нова.

— А. Александровіч перакладае на беларускую мову паэму В. Палішчука «Адыгейскі Сьпявак».

— А. Лежневіч зараз працуе над новым ніно-сцэнарыем пад назвай «На пераломе» з эпохі грамадзянскай вайны на Беларусі.

Курсы ліквідатараў няпісьменнасці

20 верасня ў Менску адкрываюцца курсы для падрыхтоўкі актыву па ліквідацыі няпісьменнасці. Курсы разлічаны на 50 чалавек і будуць ўкамплектаваны кандыдатамі, выдзеленымі ЦК ЛКСМБ. На арганізацыю курсаў адпущаецца 3.000 рублёў.

У Белдзяржмузеі Папаўненне аддзелаў новымі экспанатамі

Пасля летняга перапынку пачаў разгортваць сваю працу Белдзяржмузей. Адкрыты аддзелы: архэалёгічны, нумізматычны, мастацкі і юрэйскі. З прычыны ўнутранага рамонту этнаграфічны аддзел будзе адкрыты толькі ў пачатку кастрычніка.

За гэты летні музей значна папоўніўся гістарычнымі, мастацкімі, этнаграфічнымі і архэалёгічнымі рэчамі. З цікавага экспанатаў, якія прыбылі ў музей, треба адзначыць ляпідарныя каменныя помнікі (надзвычайна цікавыя экспанат—каменнае бабы з м. Прапоіска, каменныя крыжы з падпісамі і інш). Этнаграфічны аддзел папоўніўся рэчамі, якія сабраны этнаграфічнымі экспедыцыямі Інбелкульту.

Поміж сабраных матэрыялаў вызначаюцца асабліва нацыянальная беларуская жаночая вопратка і экспанаты, якія характарызуюць беларускую рэзьбу на дрэве. Гэтыя экспанаты былі знойдзены ў раёне Случац—Мазыр. Мастацкі аддзел папоўніўся работамі членаў усебеларускага аб'яднання мастакоў, якім былі даручаны заказы ад музэю. Архэалёгічны аддзел атрымаў значнае папаўненне ад катэдры архэалёгіі Інбелкульту з раскопак зброі і селята ў рэзніцы раёнах Беларэі. Асабліва цікавыя экспанаты былі знойдзены ў ваколіцах Полацку, дзе ў кургане была адкрыта культаура, дужа блізка ад латынскай культуры. Некаторыя цікавыя рэчы этнаграфічна-бытавога характару атрымаў таксама і юрэйскі аддзел.

Мэдыцынская дапамога гарадзкой беднаце

Лячэбніца юрэйскага мэдыка-санітарнага т-ва праводзіць вялікую працу па аказанні дапамогі гарадзкой беднаце. За некалькі месяцаў праз лячэбніцу прайшоў каля 11.000 чал. За адзін толькі жнівень месяц лячэбніцу наведала 3.000 чал. З аптэкі яе выдана дармова 7.513 рэцэптаў. Раўняная дапамога беднаце аказваецца праз трэцюю амбуляторыю. У лячэбніцы арганізаваны ўсе віды фізычных метадаў лячэння. 6-га верасня пачалі прыём хворых прафесары: Кроль, Каміноскі, Меліх, Буран, Рубашоў, Выдрын і інш. Кожны прафесар устанавіў пэўныя дні прыёму, Лячэбніца мае тры месцы ў сухотным санаторыі «Навінін». Да 1 верасня працавала таксама пляцоўка на 20 дзяцей.

Усебеларуская нарада па барацьбе з сухотамі

9 верасня ў Менску адбылася нарада па барацьбе з сухотамі, у якой прымаў удзел загадчыні сухотнымі дыспансэрамі па Беларусі. Народа прапрацавала рад пытанняў, звязаных з далейшай барацьбой з гэтай асацыяльнай хваробай. Народныя камісары аховы здароўя т. Барсукоў паведаміў аб адкрыцці ў Менску Інстытуту па барацьбе з сухотамі на 60 ложкаў. Плян ужо запоўнены 8 ложкаў, астатнія 52 будуць запоўнены ў кастрычніку. Усе ўдзельнікі нарады выехалі ў Тыфліс на Усеаюжны з'езд па барацьбе з сухотамі.

Адкрыццё новай лазьні

Менскі камунальны трэст адрамантаваў і абсталоваў 3 савецкую лазню на Нізкім рынку, якая будзе абслугоўваць насельніцтва акраін гораду. Лазня абсталавана па апошнім слове тэхнікі і будзе адкрыта праз 2-3 тыдні.

Здарэнні

— АБАКРАЛІ КРАМУ. У ноч на 9 верасня на Козьма-Дзём'янаўскай вуліцы абкрадзена крама таварага адзення Кустпрожрэдыту. Акрамя тавараў, у касе крамы ўкрадзена 80 руб. Крмінальным вышукам затрыманы двое бласпрымных, у якіх знойдзены некаторыя пахадзеныя рэчы.

ДА НАПАДУ НА 6 СТАЛОЎКУ. Крымінальны вышук затрымаў яшчэ двух бандытаў, якія зрабілі напад на сталаўку МЦРК № 6, аб чым у нас гэтымі днямі ўжо паведамыліся. Грабежны аказаліся В. Багушовым і А. Келешам. Дазнаннем устаноўлена, што напад быў зроблены з мэтай абрабавання крамы МЦРК шляхам пралома сцяны ў сталаўку.

У абарону актывістага

Арцельны стараста 82 акалодку, 8 вучастку пуці МВБ чыгункі Мікола Савасцьцянаў лічыўся адным з лепшых працаўнікоў на вучастку. Вылучаны мясцомам і адміністрацыяй на гэтую пасаду, ён сумленна і акуратна выконваў свае абавязкі.

Дарожны майстар Мікульчык заўсёды хваліў Савасцьцянава і нават прапанаваў вылучыць яго на пасаду дарожнага майстра. Але Савасцьцянаў быў ня толькі добрым працаўніком, а выконваў яшчэ грамадакую работу. Будучы абраны рэдактарам пасьценгазеты, ён павёў праз яе рашучую барацьбу з п'янствам, прагуламі, бюракратызмам на яго вучастку, ён сьстэматычна выкрываў усе хворыя бакі ў рабоце свайго вучастку. І вось аднойчы папаў у насценгазету шляхач майстар Мікульчык. З таго часу адносіны да Савасцьцянава рэзка змяніліся. Майстар Мікульчык стаў праследваць яго на кожным кроку. Часта да вусцей Савасцьцянава даносіліся такія надзусенныя выразы:

— Вы нас добра расьпісалі, а мы вас лепш расьпішам.

І пачаў Мікульчык скардзіцца на Савасцьцянава адміністрацыі. Потым стаў забараняць Савасцьцянава быць на вучастку. Калі Савасцьцянаў патрэбны былі рабочыя з другой арцэлі, майстар Мікульчык заўсёды адмаўляўся іх даваць.

15-га красавіка 1928 году Савасцьцянаў раптам знімаецца загадам адміністрацыі в пасады арцэльнага старасты і пераводзіцца ў Менск у рамонтныя рабочыя.

Тады Савасцьцянаў рапту пакардзіцца на дзяньні адміністрацыі.

Бюро нагляду адмяніла пастанову аб зьняцці Савасцьцянава в пасады і прапанавала начальніку 8-га вучастку пуці МВБ чыгункі высьвятліць пытаньне аб зьдзеках над Савасцьцянавым. Але начальнік 8-га вучастку абмяжаваўся толькі сухой адпіскай.

Патрабаваўся выезд па гэтым пытаньні члена ЦКК.

На днях працэсія разглядала гэту справу пад старшынствам т. Мінікіна і вынесла пастанову аб аднаўленьні тав. Савасцьцянава на ранейшай пасады і прызначэньні віноўных у зьдзеках над ім да крмінальнай адказнасці па 132 арт. крмінальнага кодэксу.

С. Г.

Выпадок у магазыне ЦРК

Побач в гр-вай Вальковіч у магазыне МЦРК на пляцы Парыскае Камуны стаўла якасці прыгожа адзетая жанчына.

— Паглядзеце, якія прыгожыя паркалі.

— Мне ня треба паркалю, я ва хустцы.

— А вось і хусткі, глядзеце, лядзец!

Калі Вальковіч павярнула галаву да хустак, яна раптам адчула, што на руку, у якой яна трымала радыкуль, што-сьці пацвінуло.

У міліцыі незвычайна аказалася добра знаймай.

— А, Вера Кавальская, яго папала.

„Наўдачніца“ аказалася вядомай зладзейкай-рэцывісткай, якая няраза судзілася за паары. У апошні раз Кавальская была адсуджана на 15 месяцаў зьявольваньня. У магазыне яна трапіла зьявляючыся в працы ў калёніі „Чырвоная Зьвязда“, адкуль была адпушчана на 1 дзень.

Народ 1-га вучастку прыгаварыў рэцывістку да 7 месяцаў пазбаўленьня волі са строгай ізаляцыяй.

С. Г.—н.

Справа расьнянскіх працаўнікоў

Нядаўна ў м-ку Расьне, Аршанскае акругі, адбыўся суд над 16 райпрацаўнікамі на чале з буйным начальнікам раённае міліцыі Данілюком.

Судзіла іх выязная сесія Аршанскага акруговага суду.

Сутнасць справы ў наступным: Адноўчы начальнік міліцыі Данілюк в сваімі пазначанымі паехаў у в. Наркі шукаць вядомага злодзей Выхапаніча.

Данілюк і прысутныя в ім міліцыянеры, будучы п'янымі, адкрылі ў абсца такую страляніну, што сьляхства ў жаху пачало хаваліца на татах.

У в. Забалоцце Данілюк в сваім «атрадам» пачаў вьязць арыштаваных і біць іх. Моцна зьбілі селяніна Мурашку і асабіва Новікава.

У якасьці метадаў допыту «атрад Данілюка» (у апошні ўваходзілі агент Кримвышук Лазарэў, стар. міліцыянер Ханюскі, старшыня Забалоцкага сьляхств. таварыства Маскараў, стражагонт Лаўрыновіч, зап. Забалоцкай хатай-чигальняй Чыханюк, сакратар Забалоцкага сельсавету Суздальскі, рахункавод сьляхств. таварыства Мельнікаў, настаўнік Забалоцкай школы Лебедзь і сьляхце в. Забалоцце Вернікоў Захар і Васіль, Нікіценка, Шаўчэнка, Якушоў, Явчанка і Карпанюк) прыстасоўваў наступнае: білі абухом і шыямі ў паты, расьпалкалі жалеза і палкі цела арыштаваных і г. д.

Пра ўчыні гэтай кампаніі расказваюць выкліканыя на гэтай справе 63 сьведкі.

Вось, старая Урупніна расказвае: Ускоцкія ночу гэтыя бандыты ў хату, а самы высокі, як дзвочь мне па вуху, дык і сьвету ня ўбачыла.

Гэтая кампанія заехала ў Верамескую кааператывную краму і пачала вьшываць. У гэты час прышоў у кааператыву селянін Сідарэна. Данілюк в сваімі малайцамі напал на яго і так пабілі, што кроў палілася в роту і носу, а потым, ачунуўшыся, дакі Сідарэна «мірнага» шляхцу гаралі і тутуау.

У выніку іх зьдзекаў пакалетаны в ўсё жыццё Мурашка (параліжавана рука) і Новікаў (атрафавана нага і ўтварылася грыжа).

Але на гэтым была прыпынена грэойская дзейнасць Расьнянскіх вьчальнікаў.

Сесія акрсуда пры ўдзеле абароны і абвінавачанья пасля 6-гадзіннай нарады вынесла прысуд: 6. вач. міліцыі Данілюк і агент кримвышук Лазарэў прыгавораны на 3 год зьявольваньня кожны, старэйшы міліцыянер Ханюскі—да 1 году зьявольваньня, сьляхце І. Нініценка, П. Явчанка, А. Карпанюк: армянаўшых удзел у катаваньні арыштаваных, суд прыгаварыў да разных тэр-

С. Е. Н. Ы. Н. Я. У Т. З. А. Т. Р. Ы. К. І. Н. О.

УСІМІ АШЧАДНЫМІ КАСАМІ БССР прымаецца падпіска на

Анатоль КОДАНЦІ
1-я гастроль
магнатор срод ятаючых прадметаў
Праграма у 3-х вялікіх аддзельных пры Узале усёй трупы.
Пачатак выступлення спартоменаў а 10 з пал. гадз. увеч.
Пачатак прадстаўлення роўна а 8 з пал. г. увеч.—Кажа адчынена ад
11—3 і ад 5—9 г. увеч.

М. Данкова
гэтым днём 1-я гастроль
група муштраваных сабак і коню,
праграма ў 3-х вялікіх аддзельных пры Узале усёй трупы.

**КІНО-ТЭАТР
КУЛЬТУРА**
Ад аўторка, 11 верасня
Мастацкі фільм
Жанчына з кірмашу
„КАХАНЬНЕ ПАД ВЯЗАМІ“
Паводле рамана О'Нэйля.
У галоўных ролях
Бэла Бялецкая і М. Шырай

Кіно „Чырвоная Зорка“ ад аўторка, 11 верасня.
ЮБІЛЕЙНЫ ФІЛЬМ
Да 100-х угодкаў нараджэння
Льва Мікалаевіча Талстога
КАЗАКІ
Пастаноўка
рэжысэра
В. Г. Барскага
Іяўміршчыя
аповесць
З сэнсы: Пачатак 1-га а 7 г. 30 м.,
2-га — а 9 г., 3-га — а 10 г. 30 м.
Кажа адчынена ад 6 гадз.

Кіно „ПРАЛЕТАРЫ“
2-гі тыдзень ад аўторка, 11 верасня 2-гі тыдзень
Пат і Паташон у моры
ЧАРГОВАЯ ПАСТАНОўКА
„З ЯМЛЯ ў ПАЛОНЕ“

Кіно ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ ад аўторка, 11 верасня
НЯМЕЦКІ БАЯВІК
НЕБЯСЬПЕЧНЫ УЗРОСТ (опасны востр)
У 8 ЧАСТКАХ.
У галоўных ролях сусветныя артыстыя
Бэрыгард Гэцке (вядомы па фільмах: «Індыйская гробніца»,
«Женщина с миллиардами», «Доктор Мабус», «Пасынки Бер-
лина») і АСТА НІЛЬСЭН («Безрадостная улица»).
Пачатак 1-га сэнсу а 7 г. 30 м. | Кажа адчынена ад 6 г.

а таксама праводзіцца продаж аблігацый пазыкі ЗА ГАЛОЎКУ
У ГАЛОЎНАЙ КАСЕ (Менск, Ленінская вул.) для ВЫГАДЫ ПАПІСЧЫКАЎ гадзіны прыёму па-
піскі і продажу аблігацый установаў і асобных асоб ад 8 з пал. гадз. р. д. да 7 з пал. гадз. увеч.
Галоўная Дзярж. Прац. ашчадкаса БССР



АБВЕСТКА
Менскай Аб'яднанай Прафтэхнічнай Школе
ПАТРЭБНЫ ВЫКЛАДЧЫКІ
спецыялісты па красленьні і тэхналогіі дрэва і металу.
Вул. Валадарскага, 6.

ПАТРАБУЮЦА АГЭНТЫ
для зьбіраньня падпіскі і распаўсюджаньня часопісі
і кніг „УЗВЫШША“
Умовы самыя выгадныя:
1. За падпіску на часопісь ад 1-га да 10-га комплекта — 50 к. за кампл.
2. „ „ „ „ 10-га „ 25-га „ — 75 к. „ „
3. „ „ „ „ 25-га „ 50-га „ 1 р. — к. „ „
4. „ „ „ „ 50-га „ 100-га „ 1 р. 50 к. „ „
5. „ „ „ „ 100-га і далей „ 2 р. 00 к. „ „
Зьвяртацца штодзень ад 5 да 8 гадзіны увечары па адрасе:
Менск, Савецкая, 63, 3 паверх, 9 пакой, рэдакцыя «Узвышша»
Тыя, што жывуць ня ў Менску, могуць паведаміць пісьмова
аб сваім жаданьні быць агэнтамі.

Да ведама падпісчыкаў „Зьвязды“
8 сьняжнім нумарам газеты „Зьвязда“ мясцовым і іншагароднім падпісчыкам разасланы ЧАСОПІС № 37 (285)
Падпісчыкаў газеты „Зьвязда“ з дадаткам часопісу „ОГОНЕК“, якія не атрымалі часопісу просьба безадкладна аб гэтым паведаміць: мясцовых падпісчыкаў — у галоўную кантору газеты „Зьвязда“ (Менск, Савецкая, 63), а іншагародніх — непасрэдна ў паштовы аддзяленьні.
ОГОНЕК
(першы нумар за верасень м-ц)
Кашт публікацыі аб згубе дакуманту 50 к.
Кашт публікацыі аб скасаваньні шлюб 3 р.

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць несапраўднымі:
Каап. кніжка № 1023 Люстэрніка Ш., выд. МЦРК. 3429
Член. біл. № 14603 Гэвінскай Ф. Г., выд. саюзам працасветы. 3430
Асаб. кніжка Лобко А. І. выд. Менваавкаматам. 3431
Даведка аб праны Верамейчыка А. Ф., в. д. Менваамгасам. 3432
Член. біл. № 6-3288 Фунта Б. Э., выд. саюзам будаўнікоў. 3433
Прыв. кн. дапрывыўніка Фунта Б. Э., выд. Менваавкаматам. 3434
Прыв. кн. дапрывыўніка Дашэўскага І. Д.-М., выд. Менваавкаматам. 3435
Пашпарт Ірунаса Н. А., выд. Менскай міліцыі. 3436
Член. біл. Рацкоўскага Т. І., выд. Менскім т-вам саматужнікаў. 3437
Член. біл. Мільнера І. М., выд. саюзам камунальнікаў. 3438
Каап. кв. Лібенсона Г. Х., выд. МЦРК. 3440
Членская кніжка саюзу металістых, ледкавай кніжка Менстрахкасмы Бурейка У. П. 3441-3442
Членская кніжка № 3128 Шадуценка Т. Ю., выд. саюзам нархарч. 3443
Кааперац. кніжка Бірыла В. А., выд. МЦРК. 3444
Прывісная кніжка дапрывыўніка Жукоўскага Ф. А., выд. Менваавкаматам. 3445
Вучотна - конская кніжка Жукоўскага А. А., выд. Менваавкаматам. 3446
Пашпарт № 18618 Шапіра М. Б., выд. Менскай міліцыі. 3447
Кааперац. кніжка № 35283 Неймана Н. К., выд. МЦРК. 3448
Пашпарт Гарноўскага К. В., выд. 6 Арлоўскім паліц. управ. 3449
Кааперац. кніжка Гохмана П. С., выд. МЦРК. 3450

Кашт публікацыі аб згубе дакуманту 50 к.
Кашт публікацыі аб скасаваньні шлюб 3 р.

Газэта „Зьвязда“
з дадаткам часопісу „Большавік Беларусі“
КАШТ УЕ 1 р. 05 к.

Журнал «Пролетарская Рэвалюцыя» — прысьвечаны Кастрычнікавай рэвалюцыі ў УсеКП(б), гісторыі рэвалюцыйнага руху ў Расіі, працы партыйнага падполья, інтэрвенцыі, грамадзянскай вайне і барацьбе з контррэвалюцыяй. Усе гэтыя пытаньні знаходзяць высвятленьне ў выглядзе навукова-дасьледчых артыкулаў, а таксама ўспамінаў актыўных удзельнікаў.
У бягучым годзе журнал у зьвязку з 25-годзьдзем II-га зьезду аддае многа месца гісторыі партыі гэтай перыяду. У 6-7 нумары «Пролетарскай Рэвалюцыі» зьмешчаны артыкул М. А. Савельева — II-гі зьезд РСДРП і яго месца ў гісторыі нашай Рэвалюцыі; матар'ялы — перапіска «Іскры» з мясцовымі арганізацыямі (1902-1903 г. г.) з прамовамі Г. М. Кружыжановскага і М. М. Эсан, успаміны дэлегатаў II-га зьезду С. І. Гусева, Шотмана і інш. У раней вышаўшых нумароў даны матар'ялы — «Даклад арганізацыі «Іскра» II-му зьезду РСДРП у 1905 г. г.» (з прамовай Кружыжановскага) і «Да гісторыі загранічнай Лігі Расійскай Рэвалюцыйнай Сацыял-Дэмакратыі» (з прамовай Ц. С. Ваброўскай). Радам артыкулаў, успамінаў і матар'ялаў адзначаны і іншы юбілейныя даты. Зьмешчаны артыкулы на тэмы: I-шы зьезд РСДРП, Тактыка бальшавікоў і Устаноўчы сход. Да 10-годзьдзя пралетарскай рэвалюцыі ў Фінляндыі, Барацьба з чэха-славацкім мяцяжом у Паволжжы і матар'ялы: «Працяголы ЦК РСДРП перыяду Берасьцейскіх перагавораў» і інш. У першых нумароў былі таксама надрукаваны артыкулы: «Разьвіцьцё поглядаў Леніна на аграрным пы-»
таньні», «Да пытаньня аб традыцыйнай аэцыі рухавічкі сіл лютаскай рэвалюцыі 1917 г. г.», «У. І. Ленін аб клясамым твары Талстога», «Кастрычнікавая рэвалюцыя і пачатак будаўніцтва Чырвонай арміі» і інш.
У бліжэйшых нумароў будзе апублікаваны артыкулы: «Разьвіцьцё поглядаў Леніна аб дыктатуры пралетарыату», «Саветы рабочых дэпутатаў 1905-1917 г. г. у аэцыі Леніна», «Нацыянальнае пытаньне ў навуцы Леніна», «Разьвіцьцё поглядаў Леніна аб сялянстве», «Ленін у пытаньнях нацыяналізацыі і кіраўніцтва прамісловасцю», «Ленін аб характары эканамічнага разьвіцьця Расіі» і рад іншых.
Вялікую ўвагу журнал удзяляе пытаньням бібліяграфіі, зьмяшчаючы крытычныя агляды літаратуры аб рэвалюцыйным руху, па гісторыі партыі і рэцэнзіі на пазсьбныя выданьні.
Да супрацоўніцтва ў журнале прыцягнуты лепшыя партыйныя і навуковыя працаўнікі.
Журнал, зьяўляючыся органам навуковай і партыйна-гістарычнай думкі і вывучачы пытаньні гісторыі УсеКП(б) у марксысцка-ленінскім асьвятленьні, акрамя спецыялістых гісторыкаў, разлічаны на шырокія кадры партыйных прапагандыстаў, работнікаў клябуў, школьных работнікаў, слухачоў ВНУ, камвузаў і г. д.
У бліжэйшыя дні з друку выйдзе бібліяграфічны наказык — справачнік, які ставіць сваёй задачай дапамагчы чытачу арыентавацца ў ўважлікім матар'яле 75 кніжак журналу.

Фізікультура
САД-СТАДЫЁН. ЦБ саюзу саўгандальшчыкаў адпуюае 40.000 руб. на арганізацыю ў Менску саду-стадыёну для аболугуваньня фізікультурнікаў — членаў саюзу саўгандальшчыкаў.
ПРЫЁМ У ТЭХНІКУМ ФІЗКУЛЬТУРЫ. ВСФБ разьмернаваў на мясцох 90 намандріровак у тэхнікум фізікультуры ў Магілёве. Усяго-ж будзе прынята 45 чал. 60 проц. студэнтаў будзе забяспечана стэпэндыямі. Заняткі пачнуцца ў лістападзе.
РОЗЫГРЫШ ПЯРШЫНСТВА ПА ФУТБОЛЕ. З 15 верасня на пляцоўцы Прафінтэри пачнецца асенні розыгрыш першынства па футболе прафсаюзных каманд. Спартаньне будзе адбывацца на працягу трох тыдняў.
Паведамленьні
— У сераду, 12-га верасня, а 7-й гадз. увеч. у таліканьні акружкому МОПР'у абудзецца пасяджэньне прэзыдыуму акружкому МОПР'у. Прысутнасць усіх сяброў прэзыдыуму абавязкова.
Запрашаюцца гарадзкія актывісты МОПР'у.
— Працяг памыраннага пленуму ГРК КП(б)В сумесна з сакратарамі лчэск Гарраўну абудзецца 11 верасня г. г. а 7 гадз. увеч. у таліканьні Гарраўному.
У парадку дня: даклад аб напярэдніх выніках разгортваньня самакритыкі на раёне.
Прысутнасць усіх сакратароў лч. абавязкова.
— У сераду, 12 верасня г. г., а 7 гадз. увечары ў таліканьні Догу Працасветы абудзецца дэлегацкі сход гарадзкога раёну ўсіх трох груп.
Дэка ўсіх дэлегатаў гарадзкога раёну абавязкова.
Да ведама ўноўпаступаючых у Вячэрні Камеузу
Усе таварышы, жадаючыя паступіць у Вячэрні Камеузу і падаўшыя ахвоты, павінны зьявіцца на іспыты, якіх будзе ўтварацца 13, 14, 15 і 17 верасня ад 6 гадз. увеч. у таліканьні Камеузу (Унітарныцкая, 27). Асобы, не зьявіўшыся на іспыты, залічаны студэнтамі ня будзе.
— Ад серады, 13 верасня, адкрываецца партыбюлет пры ЦК КП(б)В і Менскіму ў таліканьні клубу Карла Маркса (ул. Энгельса).
Габінэт будзе працаваць ад 1 да 3 гадзіны дн і ад 7 да 11 гадз. увечары.
— Дом асьветы. Сьнян, 11 верасня, кіно „Тры мушкетэры“. Пачатак 1-га сэнсу (для дзяцей) у 6 гадз. воч, 2-га сэнсу а 8 гадз., 3-га сэнсу а 10 г.
Карціва суправаждзена музычакі хутам. Бюжэты на 1-м сэнсе на 10 кал., на 2-гі і 3-ці сэнсам — 10 і 15 к.
— Нутон вучоных. Серада, 12 верасня, а 6 гадз. увеч. пасяджэньне ЦБ сьнян.
Сьнян, 11 верасня, а 7 г. в. абудца агульняны зачыненыя школы па лч. КП(б)В ВДУ: лч. пад'яву — у актывай залі, праўгасу — у ад. № 41.
Адказны рэдактар
Я. АСЬМОЎ
Галоўнае выданне 300